

АНОНС!

**МЫ — БЕЛАРУСЫ!**

"Няхай акцыя  
па стварэнні кнігі  
"Мы — беларусы!"  
стане  
агульнанацыянальнай,  
агульнанароднай!"

5

**«ТУГА  
БЕЛАВЕЖСКОЙ  
ПУШЧЫ» —**

у нарысе

Міхала

ТАЛОЧКІ

4-5

**Яшчэ раз  
пра перапіску  
Максіма  
ТАНКА**

з

**Ларысай  
ГЕНІЮШ**

14-15



ПАМ'ЯЦЬ

## ПОМНІКІ — ГЭТА ЦВІКІ, УБІТЫЯ Ё ПадЭШВЫ СТАГОДДЗЯЎ!

Так казаў  
народны мастак Беларусі  
Аляксей ГЛЕБАЎ  
— аўтар вядомага помніка  
Францішку Скарыне  
ў Полацку.

24 сакавіка  
славутаму скульптару  
споўнілася 6  
95 гадоў.



Малюнак А. ГЛУХОВА. Т. В. КАРЛІНА

## НА СТАЛЫМ МЕСЦЫ

«13 паласа» — новая рубрыка "ЛіМа".  
На гэтай старонцы  
будуць друкавацца  
пародыі, эпіграмы,  
гумарыстычныя творы,  
сатыра і сяброўскія шаржы.

13



Ужо тыдзень, як ідзе вайна ў Іраку. Гінуць не толькі вайскоўцы з аднаго і другога боку, але і мірныя людзі. Увесь свет з трывогай сочыць за развіццём падзей. Мільёны людзей пратэстуюць супраць вайны, якая заўсёды несла і нясе толькі разбурэнне і няшчасце.

### ІНІЦЫЯТЫВА ТЫДНЯ

Улады Магілёва сумесна з прадстаўнікамі шэрагу грамадскіх арганізацый і партый выступілі з ініцыятывай надання Магілёву звання "горада-героя". Рашэнне аб магчымасці надання звання "Горада-герой" Магілёву будзе прымаць, хутчэй за ўсё, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Праўда, наколькі СССР ужо не існуе, статус Магілёва ў выпадку станоўчага рашэння будзе ад-рознівацца ад тагачаснага.

### ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

Тавараабарот Беларусі з краінамі СНД у 2002 годзе склаў 10677 мільёнаў долараў, у тым ліку экспарт — 461 мільён долараў і імпорт — 6215 мільёнаў долараў. У параўнанні з 2001 годам тавараабарот павялічыўся на 4,7 працэнта. Экспарт знізіўся на 0,7 працэнта, імпорт вырас на 8,9 працэнта. Сальда Беларусі з краінамі СНД склалася адмоўнае ў памеры 1754 мільёны долараў. Асноўнымі партнёрамі нашай краіны ў 2002 годзе сярод краін СНД з'яўляліся Расійская Федэрацыя (доля ў агульным тавараабароце складае 92,7 працэнта), Украіна (доля — 5,27 працэнта), Малдова (доля — 0,81 працэнта). Доля Расіі ў экспарце Беларусі склала 50 працэнтаў. Гэта самы нізкі паказчык з 1996 года.

### РАШЭННЕ ТЫДНЯ

На сесіі Мінскага гарадскога Савета пры разглядзе пытання аб бюджэце на 2003 год не прадугледжаны п'яціпрацэнтны збор за рэкламу. Пра гэта паведамлілі ва ўпраўленні метадалогіі інспекцыі па падатках і зборах па Мінску. Рашэнне ўступіла ў сілу.

### ПЕРАМОГІ ТЫДНЯ

У расійскім Ханты-Мансійску прайшоў чэмпіят свету па біятлоне. Нашы спартсмены вярнуліся дамоў з серабром Алены Зубрылавай і бронзай за мужчынскую эстафету 4x7,5 км.

### ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Да 2005 года ў нашай краіне будзе створаны яшчэ адзін нацыянальны парк — "Белая Русь". Размесціцца ён у Лагойскім раёне і зойме плошчу каля 40 тысяч гектараў. На тэрыторыі парку будзе створаны цэнтр экалагічнай адукацыі і пазнаваўчага турызму.

### ПАДРЫХТОўКА ТЫДНЯ

4 красавіка ў Горках павінен адбыцца першы студэнцкі фестываль сатыры і гумару "Тарас на Парнасе". Яго заснавальнікамі сталі міністэрствы інфармацыі і адукацыі Беларусі, Магілёўскі аблвыканкам, Горацкі райвыканкам, Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія і рэдакцыя часопіса "Вожык". Да свята ў "Бібліятэцы "Вожыка" выйшла кніга з паэмай "Тарас на Парнасе" на беларускай, рускай і ўкраінскай мовах.

### ФУТБОЛ ТЫДНЯ

29 сакавіка да айчынных бапельшчыкаў прыйдзе "вялікі" футбол: у гэты дзень у 18.30 на мінскім стадыёне "Дынама" адбудзецца чарговы адборачны матч да чэмпіянату Еўропы па футболе — 2004 паміж нацыянальнымі зборнымі Беларусі і Малдовы. Абедзве каманды знаходзяцца ў "хвасце" табліцы 3-й адборачнай групы, не набраўшы ніводнага ачка (малдаване — пасля дзвюх гульняў, наша зборная — пасля трох). Лідзіруюць зборныя Галандыі, Чэхіі і Аўстрыі, якія маюць на сваіх рахунках па 6 ачкоў.

### НАПАМІН ТЫДНЯ

У адпаведнасці з парадкам выпічэння часу, вызначаным урадам Беларусі, наша краіна, як і іншыя еўрапейскія краіны, 30 сакавіка пераходзіць на "летні час". Гэта адбудзецца ў 2 гадзіны ночы, калі стрэлкі гадзіннікаў на тэрыторыі Беларусі перавядуцца на гадзіну наперад.

### НІКОЛІ НЕ ПОЗНА!

Шаноўныя чытачы! На "ЛіМ" можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт індывідуальнай падпіскі на адзін месяц — 2500 рублёў, на два — 5000 рублёў.  
Індывідуальны індэкс — 63856.  
Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц — 4000 рублёў, на два — 8000 рублёў.  
Ведамасны індэкс — 63857.

## ...А ПЕСНЯ БУДЗЕ ЖЫЦЬ І ЖЫЦЬ!

20 сакавіка ў "жывым" эфіры адначасова па двух тэлеканалах — БТ ды АНТ — ішла трансляцыя дабрачыннага канцэрта, прысвечанага памяці Уладзіміра Мулявіна.

"Я буду маліцца і сэрцам і думамі..." — лейтматывам прайшла праз атмасферу той мемарыяльнай вечарыны фанграма адной з лепшых песень У. Мулявіна, прасякнутых энергіяй і духам неўміручага Купалавага радка. Увогуле, тэма неўміручасці мастакоўскага духу і творчага таленту лучыла ўсе эпизоды ўрачыста-журботнай мемарыяльнай імпрэзы, зладжанай у агромністай зале Палаца Рэспублікі.

Намеснік прэм'ер-міністра РБ Уладзімір Дражын, адкрываючы вечар, зазначыў, што ў кожным народзе ёсць людзі, справы якіх застаюцца назаўсёды, што Уладзімір Мулявін — гэта асаблівы радок у беларускай культуры, што ён упершыню здолеў спалучыць у песні беларускія традыцыі ды сучасныя эстрадныя напрамкі, што дзякуючы яго творчасці амаль увесь свет змог пачуць характэрнае беларускае мовы... Віцэ-прэм'ер нагадаў, што па ініцыятыве Прэзідэнта Беларусі робіцца шэраг захадаў дзеля ўшанавання памяці вялікага "песняра", у тым ліку разглядаецца магжлівасць зрабіць гэта і на радзіме У. Мулявіна, у Екацярынбургу.

Кінахроніка, відэакадры, фотапраекцыі неаднойчы нагадалі і жывы голас, і жывое аблічча "песняра", і горкія хвіліны развітання з ім. Удзельнікі спяталі адмысловы вянок са "свежых кветак" шчырых слоў ды спевы. "Песняры", адкрыўшы канцэрт акапальнай "Рэчаныкай", якая гэтым разам змяніла свой метафарычны сэнс і прагучала са сцішаным трагізмам — бо як цяпер ёй "поўнай быць"? Спявалі расійскі таварыш У. Мулявіна — Валерый Ярушын з ансамблем "Новы "Арыель", украінская зорка Таісія Павалія. Віртуозны малдаўскі выканаўца на флейце Пана Канстанцін Масковіч і "падпяваў" Валерыю Скаражонку ў песні "Марыся", і прэзентаваў уласныя варыяцыі на тэму "Ой, ляцелі гусі з броду". Выступалі беларускія дуэты Аляксандра і Канстанціна Ядвіга Паплаўскага ды Аляксандр Ціхановіч. Кампазітар Ігар Лучанок, прыгадаўшы сваё творчае сяброўства з У. Мулявіным, зачытаў кранальны ліст ад Аляксандра Пахмутавай і Мікалая Дабранравава, а потым сеў за раяль, падтрымаўшы выкананне цудоўнай "Алесі".

Вядомыя госці — Эдзіта П'еха, Нані Брэгадзе, ансамбль "Арэра", дарылі свае спевы і далучаліся да выканання папулярнага рэпертуару "Песняроў".

Вёў вечарыну сябра У. Мулявіна артыст Уладзімір Гас-



цюхін. Гэта ён прыгадаў радкі: "Пайшоў Пясняр пад белым крыжам... За годам год перабяжыць, а песня будзе жыць і жыць!"

А потым былі сапраўдныя жывыя кветкі. Удзельнікі канцэрта, сябры, глядачы ўскладалі іх да п'едэстала, на якім сумавала асірацелая мулявінская гітара.

С. Б.

### АКЦЭНТ

**28 сакавіка — юбілейная вечарына, прысвечаная 10-годдзю Сімфанічнага аркестра Брэсцкага абласнога тэатра драмы і музыкі. Акурат у сакавіку 1993 г. па ініцыятыве мясцовага кіраўніцтва быў заснаваны аркестр, у гонар якога (і з удзелам якога) ладжуецца сьбінняшняя ўрачыстасць. Прадставіць калектыву, салістаў, правесці "парад дырыжораў" — гэта моў на мэце мастацкі кіраўнік аркестра і галоўны яго дырыжор Аляксандр САСНОЎСКІ.**

новічам, другім дырыжорам брэсцкага аркестра Аляксандрам Куўшынікам. За пульт

Чакаецца шмат гасцей ды віншаванняў, музычны спор-прыз з Запарожжа. Будзе гу-



Вядомы маэстра выступіць поруч са сваім настаўнікам, дэканам педагогічнага факультэта БАМ з Магілёва Леанідам Івановым ды з уласнымі вучнямі: в. а. галоўнага дырыжора Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы РБ Вячаславам Чарнухам, дырыжорам Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра Мікалаем Макарэвічам, магістрантам БАМ Аляксандрам Анта-

## ГАЙДА Ў БРЭСТ?

выйдзе і першы кіраўнік, пры якім пачыналася фарміраванне адметнага сёння калектыву, — Уладзімір Рыжкоў.

Салістамі будуць Ніна Шарубіна (Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы) ды брэсцкія вакалісты Уладзімір Махнач (тэнор) ды Барыс Пяцюк (бас).

чаць музыка Г. Свірыдава, М. Мусаргскага, А. Барадзіна, П. Чайкоўскага, Р. Вагнера, Д. Вердзі, К. Вебера, А. Хачатуряна. І... хіты Д. Бенсана ды К. Сантаны.

С. Б.

На здымку: маэстра А. САСНОЎСКІ.

### ІМПРЭЗЫ

## АДЗНАЧЫЛІ ЮБІЛЕЙ ЗЕМЛЯКА

Зноў вясна,  
Зноў купаюцца далі ў разлівах,  
Зноў так чыста ў разлівах,  
І так хочацца блакітная гладзь...  
У думках маўклівых  
Запатыя палі цапаваць.

Гэтыя радкі Тодара Кляшторнага не раз узгадваліся на яго радзіме — на Лепельшчыне, дзе ў дзень стогадовага юбілею паэта ладзіліся ўрачыстасці.

Тодар Кляшторны нарадзіўся ў вёсцы Парэчча. Адсюль пайшоў у вялікі свет. Вучні і настаўнікі Каменскай ся-

рэднай школы падрыхтавалі адмысловую музейную экспазіцыю, прысвечаную жыццю і творчасці паэта, якую і адкрылі ўрачыста разам з гасцямі. А ў той дзень да іх прыехалі кіраўнікі раёна на чале са старшынёй гарвыканкама Пятром Шыкшынямам, госці з Мінска: дачка паэта Мая Тодараўна, пісьменнікі Анатоль Вярцінскі, Навум Гальпяровіч, Вячаслаў Корбут. З Віцебска завіталі Тадзіяна Тодараўна Кляшторная, Давід Сімановіч, Сяргей Рублеўскі, кіраўнікі абласнога ўпраўлення культуры.

Пасля адкрыцця бібліятэкі-музея ў Лепелі, у гарадскім

Доме культуры адбыўся вялікі літаратурны вечар, у якім разам з гасцямі бралі ўдзел сябры мясцовага народна-музычнага клуба "Выток", якія, дарэчы, выпусцілі да гэтага дня зборнічак вершаў "У вянок памяці Тодара Кляшторнага. Трэба дадаць, што ў гонар земляка ў райцэнтры названа вуліца.

— Я адчула, што бацька нібы ўваскрос у памяці тых, каму ён прысвячаў вершы, і шчасліва ўдзячная ўсім, хто да гэтага далучыўся, і ў першую чаргу яго землякам, — сказала са слязамі на вачах дачка паэта Мая Тодараўна. І з гэтым згадзіліся ўсе.

Н. К.

И там и здесь между рядами  
Звучит один и тот же глас:  
"Кто не за нас — тот против нас.  
Нет безразличных: правда с нами".

А я стою один меж них  
В ревушем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.  
(М.Валошын)

...самотна мне і паскудна. Як пісаў рускі класік: "і некому руку падать"...

Аднак — працягваю... Бо вунь якія драматычныя праблемы чалавечага жыцця засланяюць усе гэтыя мае дробныя на іх фоне "суверэнныя" закавыкі. Эканамічны спад, дэмаграфічны зрух, непазбежнасць вайны, магчымы новы перадзел свету...

А я тут са сваёй беларускай мовай, незалежнасцю і дэмакратыяй. Чысты розум толькі б пасмяяўся ды пакліў з маёй бяды-жлопату, але ду-

"лагу нацыянальнай сьвядомасці" ды вышэй падважыць нашы беларускія імёны... Ці па цяперашнім часе раней бацькі толькі ў пекла можна?..

Зрэшты, у сучасным свеце, адрозна ад свету мацярынскага, "напрацаваная" ўжо іншая мараль, дзейнічаюць інакшыя ўзаемаадносіны паміж людзьмі і выпрабаваныя часам законы грамадскага жыцця. Прытрымліваючыся гэтых законаў, рад няволя, а ўсе краіны свету змушаныя сёння інтэгрыравацца і ў галіне эканомікі, і ў галіне культуры. Адначасна з той інтэграцыяй насычаюцца і перацякаюць адна ў адну шмат якія разнародныя і малалікія людскія мовы. (Ці не заўважаеце вы, што ў нашым будзённым сумоі — і на працы, і ў грамадскіх, і ў сямейных узаемаадносінах — нярэдка ў адным сказе апынаецца адразу некалькі слоў з розных еўрапейскіх моваў, што неўпрыкмет (тэхналагічна) прыжыліся і звілі гнёзды на нашых цёплых і памяркоўна-талерантных вуснах.)

Праз незаўважныя формы касмапалітызму паступова размываюцца

Калі ў першай цытаце "рэспубліка" ўпамінаецца, а ў другой — "беларусы" як нацыя ўвогуле, то ў трэцяй — ні тое, ні другое ("polak maly"). Вось гэта і ёсць наша левае і правае — усходняе і заходняе. А мы, як заўжды, — пасярод...

І пакуль не займеем уласнай самасці і самадастатковасці нацыянальнай ды дзяржаўнай, гэтак і будзем выкручвацца і звівацца паміж молатам і кавадлам.

Але як гэта ні парадаксальна: у перспектыве менавіта беларуская доля сярод усіх іншых можа аказацца не з горшых... І не ў апошнюю чаргу таму, што маем дастаткова доўгі і "добра" помны паднявольны вопыт, які загартоўвае волю не толькі кожнага асобнага чалавека, але і ўсёй нацыі агулам, і ўжо нават з гэтай прычыны маем падставы быць духоўна і маральна мацнейшымі і больш высакароднымі за нашых былых заваёўнікаў і прыгнятальнікаў, а значыць, глыбока ў сабе настойліва і няспешна выпельваць здаровыя ўсходы для

нае паглынецца неўзабаве агульнай гармоніяй жыцця...

Памятаю, праз колькі месяцаў пасля майго ўладкавання на працу ў "ЛіМ", адзін таленавіты паэт і мой добры таварыш, скептычна-коса глянуўшы на мяне звернуў ўніз, сказаў: *шкада, Лявон, да гэтай пары ў цябе была такая чыстая і беззаганная біяграфія, а цяпер...* І, не дагаварыўшы, спачувальна цяжка ўздыхнуў... (Я так і не даймеўся: дык што ж цяпер? Якое "западно" я дзею сёння на ягоную думку?..)

О-о-о, раздражнёна падумалася мне тады, калі б мая мама пачула гэтыя яго словы пра мяне, то, пэўна, палічыла б майго таварыша за ненармальнага. Бо за ўвесь час маёй (многім у літаратурных колах *нядобра вядомай*) "чыстай і беззаганнай біяграфіі" яна паклала столькі сваіх сіл і здароўя на маё выратаванне, што — крыі Божа — каб такое выпала на долю маці згаданага паэта, то ці здужала б тая годна перажыць падобнае грэхпадзенне свайго сына... Як пісаў Нобелеўскі лаўрэат:

"Дай ім цену, за ktorую любілі, чтоб за ту же и оплакивали цену".

Бо ўсё ў жыцці адносна. Час пакажа, хто нарадзіўся чалавекам, а хто ім пражыў...

Дэмакратыя, як і камунізм, рэчы зэтэрычныя (ўсяго толькі ідэалагічныя фантомы), паколькі ў пэўнасці іх ніколі не было, няма і наўрад ці будзе. Вядома, можна залезці ў нутро гэтых псеўдапаняццяў і навукова выдаць на-гара з іх цёмных забояў "тоны руды" дзеля гэтак жаданага "грама радыва"... Але ці нам, беларусам, распавядаць байкі пра наступствы *радыя*!?

Свабода, як норма паводзін і годнага зямнога вычывання, закладваецца, выпельваецца і прарастае ў істоту кожнага канкрэтнага чалавека, аднак, калектыўнае яе праяўленне заўжды небяспечнае для грамадства ў цэлым, паколькі вектары людскога волявыяўлення з нагоды той ці іншай дзеі альбо ідэі супадаюць вельмі рэдка...

Чалавек па сваёй — задуманай Творцам — сутнасці даволі простая істота. І, як ні дзіўна, з гэтай жа прычыны і дасканалы. Шкада, што ўжо з першага граху пачалося яго ўнутранае самаразбурэнне. А паколькі кожны канкрэтны чалавек, апроч агульначалавечай і нацыянальнай, мае яшчэ і сваю ўласную гісторыю і філасофію жыцця, то нашаму розуму і душы анічога іншага не застаецца як змірыцца са сваім паднебным прадвызначэннем...

А мы ўсё шукаем ворагаў наўкол сябе, тады як самы злейшы з іх — у нас саміх, бо, аказваецца, мы самі выпрацоўваем атруту з вульгарна-цынічных адыходаў зямнога жыцця, якія праз нашу бяспечнасць патрапіўшы ў нутро, паступова раз'ядаюць яго, як злаякасная пухліна...

І ўсё ж, шаноўнае спадарства, нават вопытны доктар, выявіўшы паталогію, не заўсёды можа "выпісаць пэўны рэцэпт" для канчатковага выздараўлення нашага арганізма. Што ўжо казаць пра мяне, хворага чалавека ад літаратуры з цэлым букетам творчых праблем...

Таму — выбачайце за *безадказнасць* перад пастаўленымі пытаннямі. Адно абнадзейвае: што ні здараецца ў гэтым свеце — а, у рэшце рэшт, перамагае здоравае і разумнае: і ў прыродзе, і ў чалавеку, і ў людскім грамадстве.

Бо яшчэ ад Пачатку было вызначана: *варварам — час, сейбітам — вечнасць*...

Леанід ГАЛУБОВІЧ

# ПРОПИСИ НА ПЫЛЕ

ша і сэрца паўсталі б, засмуцілі і змусілі б выпрастацца кожную звліну тых прагматычных глудзоў.

Чаго я хачу ад суайчыннікаў? Нацыянальнай сьвядомасці?

І ўсяго?!

Мама мая калісьці плакала-лямантавала праз тэлефон напярэдадні кожнага апазіцыйнага мітыngu ў Мінску: *"Сыноч, напрамілы Бог, не лезь ты ў натоўп. Заставайся намасм..."*

І то праўда, бо чаго толькі чалавечы розум ні прыдумаў: і кола, і ружжо, і самалёт, і ядзерную бомбу... а ў мамы ніколі ў галаве ні адной дурной думкі не было: вот, толькі каб дзеці шчаслівыя былі, вот, каб дождж на сухмень, вот, каб да прымарзкаў бульбу выкапаць, вот, каб вайны не было, вот, каб унукі здаровыя, вот, каб пенсію, вот каб прыехалі, вот...

І гэта ўвесь чалавек, усе яго самыя запаветныя зямныя думы-жаданні! Ці не дыктавала іх маме яе родная мова? Не без таго, пэўна. Бо ўсе тыя вышэй прыведзеныя пажаданні на іншай мове ёй чужымі былі б...

Я нават і ўявіць не магу, каб яна мне сказала: *"Сыноч, о чем ты грустишь?"* І пад дулам "калашнікова" не вымавіла б. Аднак: *"Не сержай, мамаша, к Пасхе приеду"* — не я, але ўжо брат мой сказаць ёй можа... *"Ды не сярдую я, сынку, прыезджай, чакацьму..."* — ласкава адказала б яна, бо ведае мову і бязмоўе кожнага свайго сына. Чым далей ад нас нашы мамы, тым далей ад нас родная мова. У прамым і ў пераносным сэнсе. Паўгода ў адведках не быў. Прыехаў. Мама просіць: вазьмі ты ў адрынцы лагу, ды паспрабуй вушак у свінным катуху падважыць, каб варотцы зачыніліся... Стаю, глудзі, як воск, расплавіўшы, даўмецца не магу: што ж то за лага, трасца на яе?! Так паступова і апускаешся, як той вушак у жывёльны гной, жывучы, між іншым, на "вуліцы Л.Талстога" (так на самым пачатку 80-х абазвалі глеістую гразку прылесную вуліцу, на якой яшчэ заспеў пажыць і я ў сваёй роднай вёсцы)... Не імем Янкі Купалы, Уладзіслава Сыракомлі ці хоць бы якога бальшавіка-беларуса альбо туташняга партызана, а менавіта "именем великого русского человека"... Свае не дацягваюць ці што? І ў райцэнтры, дарэчы, цэнтральны пляц перад мясцовым "белым домам" спярша насіў імя Сталіна, а пасля і да сёння — Маякоўскага... Вот узяць бы і скарыстаць нарэшце сучасным суверэнным чыноўнікам тую бацькоўскую

суверэнныя і незалежныя грамадзянскія суб'екты. Заціраюцца і назаўжды губляюцца вякамі напрацаваныя цэлыя культурныя слаі асобных народнасцяў, а таксама не маючыя аналагаў нацыянальныя каштоўнасці, як самадастатковыя і паўнаважныя, бо, інтэгрыруючыся з іншымі, больш магутнымі і эканамічна багатымі суб'ектамі, яны ўжо не маюць моцы захоўваць большую частку свайго самабытнага этнасу. Але ж кожны дасведчаны чалавек скажа мне, што гэтак было і тысячу, і дзве, пяць тысяч гадоў таму — і цывілізацыя, і самакаштоўнае чалавечае жыццё ў прыватнасці не загінулі, а зрабіліся яшчэ мацнейшымі, больш інтэлектуальнымі і з'яднанымі агульнай ідэяй выжывання перад магчымымі прыроднымі катаклізмамі, якія насамрэч могуць сцерці ўсё жывое і разумнае з нашай планеты, а то і ўвогуле ператварыць Зямлю ў касмічны прах...

Не трэба толькі ўпадаць у беспрасветны песімізм і, як некаторыя вясковыя дзяды, загадзя рабіць сабе труну, абвінавчваючы ў сваёй будучай смерці свайго больш здаровага суседа: *"Расія нас духоўна вынішчыла"* і г.д. (ну, не вынішчыла ж яна, да прыкладу, культурны этнас Эстоніі, Літвы альбо Грузіі, якая, дарэчы, спарэдзіла тыранічную фігуру самога Сталіна). Давайце цвяроза пафантазіруем: а калі б Беларусь па Брэсцкім міры 1918 года цалкам апынулася не пад Расіяй, а пад Польшчай, то што б там ад нашага нацыянальнага духу засталася да гэтай пары, паколькі Польшча была і ёсць *унітарнай каталіцкай* дзяржавай у адрозненне ад *шматнацыянальнай і шматканфесійнай* Расіі?

Каб атрымаць адказ на гэтае спрадвечнае для нас пытанне, варта параўнаць хаця б васьм гэтага, найбольш помныя, былыя ідэалагічныя "модулі". З гімна СССР:

*"Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь".*

З гімна БССР:

*"Мы, беларусы, з братняю Руссю  
Разам шукалі к шчасцю дарог".*

І страфа з верша, які змусалі завучваць напамяць у польскіх школах на "крэсах":

*"Kto ty iestes?  
Polak maly.  
Jaki znak twoj?  
Orzel biały."*



перспектывы ўласнага нацыянальнага адраджэння і самадастатковага аўтаномнага развіцця ў інтэгрыраваным супольным свеце...

Шукаючы ў Янкі Брыля, ужо папярэдне згаданую мной, польскую цытату, накіроўваўся я на адзін яго трапны лірычны запіс:

*"Беларус Быкаў напісаў таленавітую аповесць "Сотнікаў", украінка Шапіцька паставіла па ёй таленавіты фільм "Восхождение". І разам у іх — пра веліч рускай душы галоўнага героя..."*

*І сапраўды па-евангельску: у каго няма, у таго аднімецца, а ў каго ёсць, таму яшчэ і дадасца. Ад беднасці яно, нашай і ўкраінскай, ці ад лішняга багацця?"*

Таму, яшчэ раз прыпомніўшы прыродныя катаклізмы і духоўныя апакаліпсісы зямной цывілізацыі, будзем мець на ўвазе, што не менш страшны за прыродную стыхію і, пэўна, больш небяспечны для ўласнага жыцця *сам чалавек* — яго розум і жывёльныя інстынкты ў барацьбе за сваё прыватнае (альбо этнічнае і грамадскае) выжыванне (ці нажыванне), калі перад ім паўстае выбар: быць на баку Дабра альбо Зла... У падобным выпадку нам нічога не застаецца, як толькі верыць у высокі інтэлект чалавека і ў вышэйшую Сілу над ім — Усявышняе вяршэнства вечнасці...

Нашыя ж літаракія пералаякі — ты за белых, я за чырвоных — гэта часовы пазатворчы вярхал, на які не варта асабліва зважаць, бо ўсё дроб-

## НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ

Сярод шэдэраў ананімнай літаратуры пачэснае месца займае паэма "Тарас на Парнасе". Рэдакцыя часопіса "Вожык" выпусціла гэты твор на трох мовах — беларускай, рускай і ўкраінскай. Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў Горацкай сельска-гаспадарчай акадэміі, дзе пройдзе 4 красавіка першы беларускі фестываль студэнцкага гумару, які ладзіць Міністэрства інфармацыі, Магілёўскі аблвыканкам і рэдакцыя часопіса "Вожык". Пра кнігу, фестываль, ананімнаю літаратуру пойдзе размова ў аўтарскай праграме Навума Гальпярвіча "Брама" ў аўторак, 1 красавіка, у 22 гадзіны 30 хвілін.

У сераду ў гэты ж час — праграма Святланы Шалімы "Авансцэна", а ў чацвер аматараў літаратуры чакаюць цікавыя сустрэчы з Галінай Шаблінскай у яе аўтарскай праграме "Палітра". І завершыць тыдзень як заўсёды цікавае і арыгінальнае "Сентыментальнае паляванне" Ірыны Шаўляковай.

З шэдэрамі беларускай і сусветнай літаратуры пазнаёмляць "Кароткія гісторыі" пасля паўночы.

"Літаратурны праспект" з Алесем Бадаком — у суботу, у 10.45. А ў нядзелю — "Кніжны кіёск". У суботу, а 17-й гадзіне Маргарыта Прохар запрашае ў працы зфір чарговага госьця.

Вершы беларускіх паэтаў прагучаць у нядзелю, 6 красавіка, у праграме "Канцэртная зала".

### КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

"КЛУБ ДАМАСЕДАЎ". Панядзелак — аўторак, у 11.00 — чарговая літаратурная чытанні, у чацвер у гэты ж час — праграма В. Макаравіча "Натхненне".

"ЛІТАРАТУРНЫ АЎТОРАК" у "Сімфоніі дня" 1 красавіка прапануе наступныя сустрэчы: у 12.10 — "Дзеяслоў" Л. Рублеўскай, у 13.10 — "Таленты з глыбіні" М. Прохар, у 14.10 — "Магія творчасці" З. Каваленкі, у 14.40 — "Сугалоссе" У. Дзюбы пазнаёміць з навілай Акутагавы Р'юноске "Павуцінка" ў перакладзе на беларускую мову У. Шатона, з 15.00 — "Ліставанні" І. Рыбіцкага, у якіх перапіска А. Талстога з С. Мілер, у 15.30 у "Пазытым радзінцамі" — спектакль паводле дзіцячых вершаў Л. Пранчака "Цік-так, ходзікі". 16.10 — "Гаспода" Г. Шаблінскай, тэма "Смех у розніцу, або Майстры парадыйнага жанру" (паўтор у суботу, у 10.10).

А 17-й гадзіне ў аўторак — "3 фондаў радыё" Радыёкампаніі па творах І. Тургенева. У пятніцу, 4 красавіка, — "3 фондаў радыё" В. Шукшын, "Я прыйшоў даць вам волю".

Н. К.

• 14 сакавіка ў Доме літаратара прайшоў "круглы стол", прысвечаны абмеркаванню "Праекта змен у правапіс беларускай мовы", падрыхтаваны камісіяй пад кіраўніцтвам А. Падлужнага. У рабоце "стала" ўзялі ўдзел вядомыя мовазнаўцы, пісьменнікі, галоўныя рэдактары часопісаў "Роднае слова", "Дзеяслоў", тыднёвіка "Наша ніва".

З заўвагамі і прапановамі па змесце праекта выступілі: А. Каўрус, З. Саўка, П. Сцяцко, Ю. Бушлякоў, У. Содаль, А. Вярцінскі, В. Тарас, М. Скобла, М. Шаўчкін і інш.

Па выніках абмеркавання была прынята адпаведная заява.

• 18 сакавіка адбылося пасяджэнне Бюро секцыі паэзіі. Была разгледжана творчасць А. Белавуса, А. Клемянок, І. Лагвіновіча, Н. Салодкай, Э. Усціновіч. У абмеркаванні бралі ўдзел сябры секцыі: М. Шабоўч, В. Жукіч, Л. Рублеўская, У. Паўлаў, В. Гардзей, Я. Малец, В. Слішко, А. Камоцкі і інш.

Па выніках тайнага галасавання ўсе прэтэндэнты рэкамендаваны да ўступлення ў СБП. Вёў секцыю Э. Акулін.

• Пасяджэнне Бюро секцыі прозы прайшло 20 сакавіка. У працы секцыі ўзялі ўдзел: А. Масарэнка, Г. Багданава, П. Місько, А. Рыбак, Я. Конев.

Рэкамендацыі да ўступлення ў СБП атрымалі: А. Андзірзеў, І. Бабкоў, С. Галькевіч, Т. Габрусь, М. Южык. Вёў секцыю Б. Пятровіч.

ЯНАК



**Белавежская пушча — адзін з сімвалаў Беларусі, з яе лясамі, азёрамі і магутнымі зубрамі. У 1991 годзе яна стала для адных сімвалам разбурэння імперыі, для другіх — Галгофаю**

# ТУГА БЕЛАВЕЖСКОЙ ПУШЧЫ

**вялікай братняй дзяржавы. Але гэта адыходзіць на другі план, калі прыязджаеш сюды і апынаешся ў палоне спакою і прыгажосці.**

## ЗУБРЫНАЕ МАЛАКО

На ганаровай дошцы ў музеі прыроды — партрэты былых кіраўнікоў нацыянальнага парку. Адзін з іх — Сяргея Балюка. Пытаюся ў экскурсавода:

— А дзе цяпер Сяргей Сяргеевіч?

— Моцна хварэе, паралізаваны.

Амаль дзесяць гадоў назад я сустракаўся з ім — звольненым з працы, абвінавачаным у злоўжываннях. Тады зразумеў, што быць кіраўніком тут складана. С. Балюк амаль па кожным абвінавачаным акце даведкі камісіі службы кантролю Адміністрацыі Прэзідэнта паціскаў плячыма: "А што я мог указаць начальству з Мінска?.." Яго было шкада. Як і самай пушчы, што стала шмат для каго

крыніцаю ўласнага дабрабыту. Вось і зараз шум у СМІ: пілююць тут, маўляў, дрэвы...

Здаўна Белавежская пушча была месцам палявання высокіх дзяржаўных асоб. Ладзілі пабоішчы літоўскія князі, польскія каралі, рускія цары. Так рабілі і савецкія лідэры. Леснікі абураліся паводзінамі нават Пятра Машэрава: "Не можам уявіць, навошта за вечар забіваць дзесятак кабанцоў ці па семдзесят качак?!" Па загадзе П. Машэрава мяса аленяў, качак адвозілі на верталёце ў адмысловых скрынях. Каму? У якасці падарункаў замежным калегам. Пётр Міронавіч у свой час і назначыў Балюка дырэктарам пушчы. Той прымаў генсекаў, прэм'ераў, міністраў, а заадно "выбіваў" дапамогу для гаспадаркі, для раёна. Службу, адным словам, сістэме.

Для гулянак пушча мела заўсёды адпаведныя ўмовы. Леснікі расказваюць шмат смешных гісторый. Адна мяне асабліва пацешыла. Неяк за чаркаю мінскія начальнікі захацелі паспытаць... зубрынага малака. Усё ўжо пакаштавалі — а вось гэтага не... Выклікае кіраўнік раёна ляснічага і кажа:

— Выкручайся, як хочаш. Мне з іх грошы на будаўніцтва жылля трэба сарваць.

Лясны чалавек кемлівы. Выйшаў пушчанец у сені, наліў у збанок ка-

вежскай пушчы" (1939 г.): "Пушча захавалася таму, што ў ёй жылі зубры, а зубры захаваліся таму, што была пушча". Можна, з-за гэтай хваробы ў статку зуброў і ўстаноўлены матрыярхат?..

Калі наконт матрыярхату, я, мабыць, "перагнуў палку", дык хвароба самцоў прыносіць ім нясцерпныя пакуты. Такіх звяроў проста адстрэльваюць. Хаця, на першы погляд, адстрэл зуброў выклікае адразу непараўменне і нагадвае царскія паляванні.

У музеі прыроды нацыянальнага парку "Белавежская пушча" знаходзіцца зменшаная копія помніка бронзаваму зубру, узведзенага па загадзе Аляксандра II у гонар вяцэлай забавы 1860 года. За два дні цар са світай забілі каля трыццаці веліканаў. Дарэчы, за год да гэтай сумнай падзеі ў пушчы налічвалася каля тысячы рэліктавых жывёл. А ў лютым 1919 года знішчылі апошнюю зубрыну. Для пушчанцаў прозвішча таго чалавека — Варфаламей Шпаковіч — асацыіруецца з Герастратам, хаця хацеў ён не славы, а зубрынага мяса.

Праз пару гадоў на міжнародным з'ездзе аховы прыроды было вырашана зберагчы жывёл за кошт зуброў, якіх некалі вывезлі і рассялілі па запарках свету. Выраслі трымаць іх у вальерах — абгароджаных месцах,



ровіны вяршкоў, разбавіў малаком і падаў гасцям. Тыя толькі пахвальвалі:

— Во гэта малако! А як зубрыну падаць?

— Ды я сам гэтага не зраблю, — ляснічы ўжо баіцца, каб хаця госьці "дарымі" не захацелі стаць. — Мяне зубрына баіцца, а вось жонку падпускае. Яна звера хлебам пакорміць, а пасля ўжо доіць.

Самагон белавежскі паспытаць давалося і мне. Нічога сабе пітво. Дарэчы, у Мінску нядаўна адчынілася страўня "Талака", дзе падаюць самаробную гарэлку. Афіцыйны дазвол маюць. Пытаюся ў дырэктара Руслана Акунца: "І хто пастаўляе?" Што б вы думалі, з Белавежскай пушчы! Шануюць белавежскі "бімбар" і госьці з суседніх брацкіх краін.

— Можна й на зуброў палююць?

— Не, хаця адстрэльваем некаторых.

Бяда — хворыя яны, лясныя волаты.

## ЧАМУ ДАША ПЛАЧА?

Пра хваробу зуброў гавораць ужо некалькі гадоў. Да гэтага часу ні адзін навуковец не вызначыў прыроду недамагання самцоў, якія з гадамі не могуць нават "схадзіць па малой патрэбе". Лічыцца, што гэтая хвароба — у генах зубра, жывёлы, бяспрэчна, не нашых дзён і якая засталася жыць толькі дзякуючы чалавеку. Ёмка пісаў С. Севрынец у кнізе "Зубр у Бела-

дзе, з аднаго боку, звер знаходзіўся нібы на волі, з другога, — пад нагляд чалавека. Перад другой сусветнай вайной колькасць жывёл ужо дасягнула дзевятнаццаці асобін.

Пра іх ходзіць шмат легенд і казак, адну з якіх распавёў Уладзімір Караткевіч. У XIX стагоддзі нейкі шляхціц вяртаўся з гулянка пушчанскаю дарогай. Быў нападлітку і заснуў у снях. Зубр падышоў, акуратненка падпаіў рагамі і выкаціў у снег. У таго хмель як рукою зняло. А зубр ішоў за сям'яй і еў сена. Шляхціц не адставаў, лаячыся:

— Жываціна ты подлая! Карова ты халерная! Аддай, кажу! Апсік (як на ката)! Каб цябе самога так выкаціла, як ты мяне выкаціў...

Зубр з'еў сена і спакойна пайшоў у лес.

Увогуле ён на самай справе мірная жывёла. Хоць я зубрынага малака не каштаваў, але зубрыну хлебам карміў.

Воблік зубра ўсім вядомы, але мяне ўразілі вочы жывёл. Не наш погляд, не з нашага часу, цяпер так не глядзяць.

Жывуць у вальерах тарпаны, дзікі, ласі, алені, нават совы.

Яшчэ ў музеі прыроды пачуў:

— Можна з ласіхай Дашаю паразмаўляць. Толькі не смеяцца — не любіць.

Загаварыў да яе. А тая як пайшла жаласліва рыкаць, дык не ведаў куды дзецца. Плача Даша, волі хоча.

Шкада і мядзведзяў. Не адчуваецца казначай моцы, а вочы сумныя-



сумныя... Можна сонныя? Можна, проста яшчэ не прачнуліся? Ды й чужыя яны тут, перавяліся яшчэ з 1878 г. А ў вальерах — "падарункі" ад кіраўнікоў розных рэгіёнаў СССР. Адзін з іх — ад міністра лясной гаспадаркі Башкірыі — цяпер цешыць вока ў выглядзе чучала ў музеі прыроды. Каля яго я й сфатаграфавалася.

Пра ваўкоў у пушчы ўвогуле добрага слова не пачуеш. Калі я заікнуўся пра функцыі санітара лесу, пачуў:

— Ваўкі — фашысты. Думаеце, яны забіваюць хворых, слабых? Ага... Калі гоняць аленяў, дык выбіраюць самага дужага, каб мяса болей дасталася. У пушчы чалавек глядзіць за жывёламі, а воўк ніякай карысці не прыносіць.

Пра гэта расказаў ляснічы Уладзімір Сідарук, які з дзяцінства ведае лес і ягоных жыхароў.

— А каго са звяроў больш за ўсё шкадуецца?

— Аленя і казулю. Слабыя яны, безабаронныя.

А што ж з хваробаю зуброў рабіць? Патрабуецца новая кроў. Але чыя? Можна, бізона? Існуе і такая версія. Але ж можна не толькі матрыярхат у статку знікнуць, але й сам звер. Ды й ведае ўжо гісторыя вопыт стварэння "казлатураў". Калі мы ўжо прынялі гасця з мінулага, дык няхай ён і ў будучыні застаецца.

## КАБ ВЕКАВЫ ЛЕС НЕ СТАЎ ДОМАМ САСТАРЭЛЫХ

— А лес ратаваць трэба...

Гэта сказаў Уладзімір Сідарук.

— Хадзем, пакажу...

Лес мяне з дзяцінства цягнуў да сябе і некаторыя моманты ягонага жыцця разумею, ды тут, аглядаючы дзялянку, нічога не заўважыў. Гляджу з непаразуменнем на ляснічага.

— Гляньце, як кусты абкусаныя, ды й галіны ў дрэў. А парасніку няма. Не вырастаць тут новыя дрэвы. З часам пушча можа стаць як дом састарэлых...

— Што ж рабіць?

— Звяроў задужа. Адных трэба перасяляць у іншыя месцы, другіх адстрэльваць. Быў бы лес, а зверу ў ім развесці нескладана.

Аглядаю дзялянку і з жахам пачынаю разумець іх рацыю. Вось табе і векавы лес. Каб хаця яго век не стаў роўны чалавечаму.

— А хочаце — можам паспытаць зімовых грыбоў?

— Ну, скажаце!

— Яшчэ адзін Фама-няверуючы...

Высветлілася — растуць тут зімовыя грыбы! Толькі на дрэвах. Зімовымі апенькамі называюцца. Іх спажываюць. Увогуле ў музеі прыроды можна налічыць 200 сартоў грыбоў. Калі агледзеў іх, разгубіўся: мне, заўзятаму грыбніку, няпроста вызначыць прыгодны да ўжытку.

Лясы займаюць трэцюю частку нашай краіны. Гэта не магло не паўплываць на характар беларуса. Лес карміў, бараніў ад ворага, разам з ім і мучыліся. Цяжка ўявіць, колькі драўніны вывезена з пушчы.


Нейкім цудам засталіся некранутымі некалькі дубоў-волатаў. Каля аднаго з іх пачуў ад суразмоўцы:

— Гэты дуб можа замяніць любых прадказальнікаў, бо ў ім сканцэнтравана сонечная энергія стагоддзяў. Падыдзіце, упрыцеся пальцамі рук. Зараз будзеце адчуваць сябе значна лепей...

Я паслухаўся парады, усміхаючыся, але й верачы ў лекарскія здольнасці ляснога гіганта. І праўда, — пачуў сябе лепей. Увогуле ў Белавежскай пушчы расце 900 відаў раслін, дзве трэці з іх — лекавыя. І неабходна ўсё зрабіць, каб іх зберагчы.

...Зімовая пушча надзвычай прыгожая. Ад чыстага паветра, здаецца, можа захлынуцца. І нават ведаючы тугу лесу, яго цяжкі лёс, хочацца ўсміхацца і радавацца. І вяртацца. Толькі не аднаму, а з сябрамі, дзецьмі. Каб падзяліцца пачуццём шчасця ад знаёмства з векавою прыгажосцю.

Міхал ТАЛОЧКА



Захарова, 19



РЭДАКЦЫЙНА-

ВЫДАВЕЦКАЯ

ЎСТАНОВА

«ЛІТАРАТУРА

І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;  
выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);  
арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарова, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

## МЫ — БЕЛАРУСЫ!

Як горда, як пашанотна павінны гучаць два гэтыя словы ў сэрцы кожнага з нас! Мы — нашчадкі слаўтага старажытнага славянскага роду, дзеці зямлі, што, нягледзячы на ўсе навалы, войны і катастрофы, якое ўжо стагоддзе корміць-поіць нас, і мы абавязаны памятаць пра гэта. Абавязаны — і перад продкамі, што не далі вынішчыць ні зямлі, ні мовы сваёй, і перад нашчадкамі, што ўзжадаюць і чыстае крынічнае вады, і чыстага, спеўнага слова беларускага, бо і ім, як нам, не жыць без гэтага...

Як пацвярджае шматвяковы вопыт, ніякія і нічыя ўказы і загады не створаць нічога ні ў эканоміцы, ні ў культуры, калі грамадскасць — усе мы! — будзем аб'якавымі і бяздзейнымі. Усё — і ва ўласным дабрабы-

це, і ў дабрабыце нашай краіны — залежыць ад нас. Ад нашай адданасці сям'і, справе, Айчыне. Ад нашай упэўненасці ў сваёй сіле, у сваёй праваце. Ад нашай перакананасці ў сваім праве гучна, горда заявіць усяму свету: мы — беларусы!

Няхай жа акцыя па стварэнні кнігі "Мы — беларусы!" стане агульнанацыянальнай, агульнанароднай!

Узгадайце род свой, азірніцеся на жыццё сваё, на ўсё, што выклікае ў душы пачуццё гонару, — і пішыце.

Агульнымі нашымі намаганнямі кніга "Мы — беларусы!" пазначыць наша месца ў свеце і ў часе, былым і цяперашнім, стаўшы кропкай адліку для новага стагоддзя, для новага тысячагоддзя.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарова, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta\_lim@tut.by.



20 сакавіка ў рэдакцыі "ЛіМа" зноў сустрэліся сябры суполкі мала-

дых творцаў "Літаратурны квартал". Напярэдадні прайшоў семінар маладых літаратараў, удзельнікам якога былі многія кварталаўцы, таму было пра што пагаварыць, абмеркаваць. Вядома, гучалі новыя вершы, якія адразу ж падпадалі пад "крытычны прыцэл". У гаворцы бралі ўдзел Аксана Спрычан, Усевалад Гарачка, Ягор Коней, Святлана Канановіч, Наталля Дзянісава, Мікола Кандратаў, Ігар Клепікаў, Вікторыя Трэнас, Наталля Кучмель, Сяргжук Мінскевіч, Сяргей Патаранскі, кіраўнік суполкі Людміла Рублеўская. Наступнае пасяджэнне будзе прысвечана абмеркаванню падборкі вершаў Міколы Кандратава.

Нагадваем, што сустрэчы кварталаўцаў адбываюцца кожны чацвер, а 18 гадзіне ў памяшканні рэдакцыі.

ВЕЧАРЫНЫ

## І ЛЁС, І ЎСПАМІН...

Пад такой назвай 18 сакавіка ў філіяле Літаратурнага музея М. Багдановіча "Беларуская хатка" адбыўся літаратурна-музычны вечар, прысвечаны 15-годдзю выхаду ў свет першага зборніка бібліятэчкі часопіса "Маладосць". У сустрэчы прымалі ўдзел: прэзаіт Генрых Далідовіч, паэты Васіль Зуёнак, Леанід Дранько-Майсюк і Эдуард Акулін. Кожны з выступоўцаў выказаў цёплыя і шчырыя словы падзякі часопісу "Маладосць", які сёння адзначае свой 50-гадовы юбілей. З выступленняў былых галоўных рэдактараў часопіса В. Зуёнка (узначальваў рэдакцыю з 1978 па 1982) і Г. Далідовіча (з 1991 па 2001 г.) прысутныя даведаліся пра самыя значныя, цікавыя і ярковыя старонкі жыцця "Маладосці" — публікацыі рамана Уладзіміра Караткевіча "Чорны замак Альшанскі", успамінаў Ларысы

Геніюш і Адама Багдановіча, гістарычнага нарыса Міколы Ермаловіча "Старажытная Беларусь" і шмат іншых цікавых твораў беларускіх аўтараў.

Яшчэ адной з цікавых тэм, якія закранулі на вечарыне, была тэма незалежнага таварыства маладых беларускіх паэтаў "Тутэйшыя", якое існавала ў 1987—1990-х гг. і налічвала ў сваіх радах каля 80-ці чалавек. Яны ўдзельнічалі ў мерапрыемствах у падтрымку беларускай культуры, мовы, экалагічных акцыях, праводзілі літаратурныя вечарыны і інш. Творы членаў таварыства былі сабраныя ў зборніку "Тутэйшыя", які выйшаў у выдавецтве "Мастацкая літаратура" у 1989 годзе. Яго рэдагаваў Леанід Дранько-Майсюк, які і распаўсюіў пра працу, звязаную з выданнем гэтага зборніка.

У гэты вечар прагучалі вершы маладых паэтаў Таццяны Сівец, Святланы Багданкевіч, Святланы Дальчанінай і песні ў выкананні Валерыі Куставай.

Таццяна ШЭЛЯГОВІЧ,  
загадчыца філіяла  
Літаратурнага музея М. Багдановіча  
"Беларуская хатка"

## ПАМІЖ УРАЖАННЕМ І КРЫТЫКАЙ

Крытыкаваць лягчэй за ўсё — найбольш распаўсюджанае меркаванне і памылковае уражанне многіх чытачоў і, на вялікі жаль, тых, хто пачувае сябе крытыкамі. Мы часта і многа гаворым аб прафесійнасці і стылі пісьменніка, але рэдка ўспамінаем пра гэтыя якасці адносна крытыка.

Нумар "ЛіМа" ад 14 сакавіка, дзе на развароце змешчаны крытычныя творы С. Верацілы, Г. Кісліцынай, П. Прыходзькі і С. Патаранскага, дае падставу для раздуму над сутнасцю і змястоўнасцю крытыкі.

Пад не надта арыгінальнай назвай "Пазьтчыны раманы Леаніда Дранько-Майсюка" хаваецца спроба С. Верацілы пранікнуць у глыбіню "Пазтаграфічнага рамана". Трэба сказаць, што, "прымяраючы" на сябе "вобраз" крытыка, С. Вераціла застаецца пазтам. Яго рэцэнзія ўяўляе сабой глынь сьвядомасці. Такое ўражанне, што крытык размаўляе не з чытачом, а гутарыць сам з сабой. Прынамсі, некаторыя выказванні зразумелыя толькі яму аднаму, напрыклад: "Але так ужо кажа і загадае традыцыя нашай літаратуры, што вобразы нашых пазтаў, гэта, калі хочаце, вусная квазілітаратурная творчасць (памілаў!) фіксуе шмат прыкладаў, калі нашыя слаўтасці ачалавечваюцца". Шкада, што тут жа не даецца ніводнага прыкладу ачалавечвання якой-небудзь слаўтасці!

Не надаючы яснасці думцы і стылю бясконца ваганні кшталту: "Ведаю і я, што віною доўгай ростані былі сябры, якіх магло і не быць, бо іх усё-ткі выбіраюць (ці ўсё ж не выбіраюць?)". Кінуўшы Л. Дранько-Майсюку неабгрунтаваны папрок у несапраўднасці яго вершаў, С. Вераціла адзначае: "І ў гэтым няма ніякае крыўды, хаця можа і ёсць..." Але вяршыня яго "крытычнай няўпэненасці" з'яўляецца, на маю думку, наступная фраза: "...я можа быць, як заўсёды, не маю рацыі". Навошта тады ўвогуле трэба было пісаць? Аднак, самае горшае, што, азнаёміўшыся з дастаткова сумбурнай рэцэнзіяй С. Верацілы, чытач наўрад ці зразумее, што ж гэта за "Пазтаграфічны раманы" Л. Дранько-Майсюка. Добра, што ніхто змешчаны прафесійны аналіз той самай кнігі ў выкананні Ганны Кісліцынай, які мае вобразную назву "Залатое смецце".

Менавіта вобразнасць разам з лёгкасцю і нязмушанасцю мовы, са стройнасцю пабудовы кожнай фразы і дакладнасцю выказанай думкі з'яўляюцца галоўнымі рысамі стылю Г. Кісліцынай. Пасля грунтоўнага аналізу кнігі яна нават зрабіла аўтару камплімент, назваўшы Л. Дранько-Майсюка "паэтам-казановай, які так хвалюе беларускіх чытальнікаў і адзначае яго "мілае мужчынскае какецтва, даравальнае за добрыя вершы".

"Нектар для пазьтчынага меду" — артыкул П. Прыходзькі. Аповед пра "Глыбока лірычную паззію", якая цешыць яго "Старшае сэрца і розум", дапаўняецца безумоўна слушнымі развагамі пра беларускую эстраду, дзе ёсць — заўважу — пэўная недакладнасць выказанай думкі, якая можа выклікаць непаразуменне: "Кажучы пра нашу эстраду і яе сувязь з паззіяй, нельга не прыгадаць цудоўнага рускага акцёра і спевака Уладзіміра Сямёнавіча Высоцкага..." У цэлым жа артыкул роўны. Заўважаецца таксама суб'ектыўнасць у ацэнцы паззіі, што, аднак, стасуецца з рубрыкай "Уражанне", пад якой друкуюцца нататкі.

Павярхоўнасць — асноўная адметнасць крытычнай творчасці Сяргея Патаранскага, які аналізуе пазьтчыны зборнік Вольгі Базылёвай "Крылы ў шафе". Абсалютна правамерна С. Патаранскі пачынае свой аналіз з назвы кнігі, але не надае належнай увагі назве ўласнага артыкула — "Крылы для палёту" — А для чаго ж яшчэ? — гучыць спрощана і банальна.

Заўважыўшы, што адным з найбольш характэрных для паззіі В. Базылёвай вобразаў з'яўляецца трамвай і, прыгадаўшы з гэтай нагоды М. Гумілёва, С. Патаранскі адзначае: "Зразумейшы прыроду вобразнасці пазта, нельга не сказаць пра горад...". Можна, крытык сам і зразумей гэта, але не раскрыў сутнасць вобразнасці чытачу. Ці трамвай — гэта ўся вобразнасць? Далей, угадаўшы горад у паззіі В. Базылёвай, ён прыводзіць далёка не самы характэрны і значны прыклад, называючы яго пераканаўчым. Ну а заканчваецца гэта кароткая рэцэнзія надзвычай трафаратнай фразай: "Гэта радуе і дае спадзею на новыя выбітныя сустрэчы з сучаснай беларускай паззіяй". У рэшце рэшт, тая "стракатая палітра пазьтчынага сусвету Вольгі Базылёвай", пра якую гаворыць С. Патаранскі, застаецца амаль не раскрытай, хутчэй толькі закранутай, бо крытыку бракуе ці то цярпліваці ў аналізе твораў, ці то глыбіні іх разумення.

Такім чынам, судзіліны прафесійнай і непрафесійнай крытыкі, баюся, не на карысць нашай літаратуры — адзін да трох. Сумнал

Наталя ДЗЯНІСАВА

*Дзякаваць Богу, яшчэ існуюць на зямлі пазты ў наш жорсткі, прагматычны, пазбаўлены ўсялякае сентыментальнасці час. І сапраўды, ці ж да сентыментаў абсалютнай большасці нашых суайчыннікаў, для якіх усе п'якноты свету заслоненыя даволі прازیстымі клопатам пра хлеб штодзённы, разумеючы яго не ў вузкім сэнсе, а больш шырока, г. зн. клопатам пра ўсё, што забяспечвае больш-менш прыстойнае існаванне, не кажучы ўжо пра існаванне дастойнае. Шмат хто цяпер мітусіцца ў жыццёвым коле, каб усімі праўдамі і няпраўдамі ўбіцца на гэты хлеб, які часцяком бывае і горкі, і чэрствы. Пры гэтым па-за колавымі межамі апынаецца ўсякае нават самае малое, ледзь бачнае імкненне да пяшчоты і прыгажосці, гасіцца прарыў праз мітусню і бизнесовасць да ўласнае душы.*

Што рабіць пазту ў наш меркантильны час, калі сама паззія вынесена па-за кантэкст жыцця?

*Кто камень катит вверх — сорвется!  
(Чем ближе к цели, тем больней!)  
Никто на крик не отзовется...  
И нет просвета в чаще дней.*

*Вот мертвечина из тумана  
Скрипит, ползет,  
бормочет вздор...  
И жизнь — из связного романа  
Опять — в рассыпанный набор.*

Так, самое жыццё за вокнамі нашых хат амаль штодзённа падносіць падобныя прыгнятальныя факты, калі ніхто не адгукваецца на крык аб дапамозе ў пад'ездзе або на вуліцы ў той час, калі падлеткі, выхаваныя нашым

сваёй жаночай сутнасці, здаецца мае права на звышэмацыянальнае ўспрыманне свету. Аднак гэтай здрадніцкай вільготнасці ў вачах, гэтай заслоны, якая робіць усё бачнае туманным і расплыўстым, у яе апошняй кнізе "Ускользающее чудо", выданай у Мінску ў 2002 годзе, няшмат. Перад намі надзвычай мужны пазт, у чьёй жаночай постаці пяшчотнасць спалучаецца з мужным характарам, крохкая ранімасць — з цвёрдасцю неадольнага духу.

Але ўстаяць пад ударамі лёсу і неміласэрнай да чалавека гістарычнай рэальнасцю зусім няпроста. Ці кожнаму пазту гэта па сіле, тым болей жанчыне? Ці пад сілу кожнаму гэта пачуццё страты духоўнай і родавай апоры?

*Поезд застыл, вокзал поехал.*

# ЗАХАВАННЕ СЛОВА

тэлебачаннем у бязлітаснасці, збіваюць на горкі яблык чалавека толькі за тое, што ў яго няма цыгарэт. А магчыма, што й забіваюць. І наша ўласная боязь за саміх сябе змушае нас шчыльней зачыняць дзверы, форці і забіваць вушы тэлевізійнай забавляйкай, у той час калі і там, на экране, тая ж самая бойка, тая ж кроў, толькі што пададзеныя праз аб'ектыў і тэленавіцей, і вынаходлівей, — а таму бачацца яшчэ жудасней, чым рэальныя...

Як існаваць пазту ў гэтым густым і непразрыстым гушчары бязрадасных дзён? У плыні дзён, якія цякуць нястрымна, як вада скрозь пальцы?

*Утекающее время я клянусь  
и плачу слезно,  
Все от холода застыло,  
сердце в горечи — беда...  
Тяжко бремя ожидания,  
тьма густа,  
но небо звездно.  
Что случается однажды —  
происходит навсегда.*

Не, не можа пазт затаіцца ад гэтага халоднага часу, ад якога стыне сэрца, ні каля цёплага камінка ўспамінаў, ні каля супермоднага коміна абывацельскага снабізму і бесклапотнасці:

*Утекающее время я клянусь  
и плачу слезно...*

Як гэта перагукваецца з пушкінскім:

*И горько жалуюсь,  
и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.*

Плач, слёзы як, магчыма, самая першая і вывераная рэфлексія на абыякавасць страшнага часу, на ўласны неласкавы лёс, на крыўду ад тых, каму давяраў сэрца...

Любоў Турбіна, чыё цудоўнае вершы сталіся нагодаю, з якой і напісаўся гэты артыкул, ужо зыходзячы са

*Это земля течет под ногами.  
Крикнешь — куда? —  
но не слышно эха:  
Это Родина расстается с нами.*

Так, нас пакінула наша цудоўная шматнацыянальная Радзіма, дзе адчуванне локця выключала нацыянальную таўханіну, дзе бязмежная прастора выклікала ў цябе ганарлівае пачуццё прыналежнасці і да гэтай прасторы, і да гэтай дружнай сям'і народаў. Так, безумоўна, што не ўсё ладзілася ў гэтай сям'і, не ўсё было цудоўна ў нашым інтэрнаце, які называўся СССР. Гулагаўская зона праглядалася праз усе нашы дасягненні і перамогі, але ж мы былі першапраходцамі на шляху да агульналюдскай лучнасці... Бакінскі ўніверсітэт, і Вільня, дзе "темной Нерис струится река", фантан у старой Рызе і ноч у Краснаводску, і той край зямлі, што "Азией зовется", — у гэтую геаграфічную прастору пазткі арганічна ўваходзяць таксама ваенная Масква з маладымі бацькамі, якія гасілі фашыстоўскія фугасы, паспявае ленынградскае дзяціства і, нарэшце, гады творчай сталасці, звязаныя з Мінскам, які Любоў Турбіна назвала яшчэ 14 гадоў таму "горадам каханья":

*И вот что во сне приключилось  
со мной —  
Родительский дом обошла  
стороной.  
Вдоль Свислочи дом, возле парка,  
И окна, горящие ярко.  
А улица тихо вливала во мглу...*

*Тот розовый каменный дом  
на углу  
На улице Янки Купалы  
И голос: "Ну где ты пропала?"*

Відавочна, што наша рэальнасць зараз дастаткова абсурдная: магчымае раней стала немагчымым, а неверагоднае — верагодным і даступным. Бліжняе замежжа аддаліла-

ся, а далёкае — наблізілася. Празрысцей зрабіліся межы, якія падзяляюць наш і "іхні" свет, вядомы раней шмат каму з нас выключна па кнігах і кінафільмах. І вось ужо мы маем магчымасць разам з Любоўю Турбіной усклікнуць: "О тихий Амстердам!" Ці разам з пазтам выбраць з глянцавых адбіткаў нядаўняй турпаездкі, напрыклад, вось гэта:

*Мне чудно помнятся  
глубокие вокзалы  
И дом среди кустов  
сплетающихся роз.  
Усталый Нотр-Дам,  
где музыка звучала  
И трогала до слез.*



Ці засяродзіцца на гэтым успаміне:

*И по Софии гуляю по ночам,  
Ветер волосы раскинул  
по плечам...*

Як бачым, лірыка Любоўі Турбіной дастаткова працягла, і за гарызонтам яе, як няцяжка здагадацца, шмат засвоена аўтарам і з цікаўнасці, і па законах духоўнай роднасці. Але ёсць яшчэ адно, самае важнае вымярэнне яе паззіі — вертыкаль лёсу, духоўнага выпявання. Менавіта пра духоўную сталасць пазта сведчыць кожным сваім радком і выніковы зборнік Л. Турбіной. Ён гаворыць нам пра тое, што менавіта зараз пазт перажывае той перыяд свайго жыцця, калі яно шырока бачна мярца з розных бакоў і ёсць што чэрпаць з ягоных глыбін, паколькі гэтыя глыбіні ёю дасягнуты.

*Жизнь в предчувствии тайного дара  
Манит в гущу событий и лиц...  
Бедный князь — мой двойник —  
с узелком из футляра  
Отпустил меня с книжных страниц.*

Гэтак з падлеткавых гадоў у пошуках духоўных скарбаў сьведомасць пазта абаліраецца на родную літаратуру. Менавіта таму адзін з самых прывабных герояў Дастаеўскага, хай у іншай, мужчынскай інастасі, робіцца як бы аўтарскім двойніком. Так нараджаецца літаратурная падкладка лірыкі Любоўі Турбіной. Гэта і вершы, прысвечаныя тургенеўскаму Рудзіну, які гіне ўжо ў наш час каля сцен Беларускага дома ў Маскве, і верш "Экзамен па літаратуры" з катэгарычнай просьбаю да Льва Мікалаевіча:

*Ну поженит бы Никопеньку  
с Сонею,  
Стольких бы не было бед!*

Літаратурную аснову мае і верш "Анюта" на сцэне Вялікага тэатра, па-

колькі гэты балет на музыку В. Гаўрыліна ўзнік як музычна-пластычны аналаг вядомай чэхаўскай апавесці "Анна на шее". Увогуле ў вершах Любові Турбіной гучыць увесь антураж класічна адукаванага аўтара: Саламон і Суламіф, Нізамі і Скарына, ладдзя Харона і "психея, бабочка, любовь"...

Ці добра гэта? Яшчэ зусім нядаўна, за савецкім часам, паэты ўсяляк маскіравалі літаратурную першакрыніцу ўласнае творчасці. Папрокі ў кніжнасці, літаратуршчыне, як Дамоклаў меч, віселі над кожным, хто адважваўся на ўпамінанне літаратурнай рэаліі. Лічылася, што само жыццё — невычэрпны калодзеж тэм і вобразаў, а літаратурныя рэаліі сведчаць толькі пра слабую сувязь аўтара з жыццём.

Аднак час ідзе, змяняюцца і адносіны да тых словаў-сімвалаў, якія падключаюць той ці іншы верш да кантэксту шматвекавой сусветнай культуры і ставяць у адну шарэнгу з творцамі глыбокай старажытнасці, як гэта здарылася і з творчасцю Любові Турбіной. Вертыкаль лёсу узносіць яе на вышыню для палёту. І што там аказваецца ўнізе — пасярод пераадоленага і перажытага? — Не толькі рэаліі фізічнага і духоўнага сталення, не толькі даты страт і здабыткаў, але і сумны вопыт спадзяванняў і крушэнняў на плошчах і ў завулках "горада каханна". Уласна кажучы, уся паэзія Любові Турбіной — гэта гарачая споведзь сэрца. Каму спавядаецца аўтар? Дык табе ж, паважаны чытач! І яшчэ — часу і Богу.

*"Люблю" — ты не сгинеш  
безвестным во мраке!  
Плывут облаков  
торжествующих флаги,  
Не листья опавшие —  
праздничный хлам —  
Все золото мира ложится к ногам.*

І ўсё ж, дзе яна, гэта галоўная нота, якая вызначае ўсё поліфанічнае гучанне зборніка? Таму што, калі яе няма, гармонія развальваецца на мелодыю і акорды рознай танальнасці, якія дысануюць адно з адным. На шчасце, яна ёсць!

*Грешно спасаться в одиночку...  
Когда исполнятся все сроки —  
Дай Бог одну припомнить строчку  
И не споткнуться на пороге.*

Так, вышавіць уласны радок, як сведчанне свайго існавання на зямлі ў гэты складаны час, існавання жаданага, пакутнага, але і творча апраўданага, перастворанага ў рыфмаваны вопыт сэрца.

Заканамерна, што ў зборніку Любові Турбіной знаходзяцца побач, у адпаведнасці з законам духоўнай блізкасці, уласныя вершы і вершы, перакладзеныя з іншых моў; французская паэзія пазамінулага стагоддзя (Стэфан Малармэ, Поль Верлен, Шарль Бадлер), верш з Эдгара По і паэзія беларуская, прадстаўленая імёнамі Міхася Стральцова і Леаніда Дранько-Майсюка.

Гэта новая іпастась творчай асобы паэта яшчэ раз сведчыць пра шырыню яе паэтычнага таленту, які шукае блізкай танальнасці ў паэзіі іншых народаў і робіць яе адкрытай для ўсіх, хто ёю зацікавіцца.

Падсумоўваючы ўсё выказанае пра новую кнігу паэта, неабходна прызначыць: размова з чытачом без усялякіх хітрыкаў, без імкнення паказаць сябе лепшай, чым ёсць, адбылася. Паэтычны лёс здзейсніўся, малітва даслана ў неба.

Любові Турбіна дачакалася свайго запаветнага імгнення і яе паэтычнае слова прыходзіць да чытача паўнакроўным і сталым, выспелым пад знешнім покрывам маўчання.

Георгій КІСЯЛЁЎ,  
г. Ваўкавыск

## УРАЖАННЕ

*Даўно ўжо за Маладзечнам замацаваўся некаранаваны статус паўночнай сталіцы Беларусі. Адтуль ішлі і ідуць беларускія ідэі, нацыянальныя пражэкты. Гэта горад музыкі, горад мастакоў, даследчыкаў і выдаўцоў. Маладзечна выдае адмысловую "Рэгіянальную газету". У Маладзечне ж выходзіць ужо каторы год самабытны часопіс "Куфэрак Віленшчыны". Гэта жаданы часопіс. Яго знаўцы заўсёды чакаюць. Ведаюць, ён прынясе сваім чытачам штось новае, дагэтуль невядомае, і тым самым падсілкуе дух тых, хто прагне спазнання краю, ягоных людзей, мінулага і будучыні Беларусі.*

Чарговы нумар "Куфэра" прысвечаны вядомай беларускай дзяячцы — сучасніцы Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Аляксандра Уласава — Зосьцы Верас з роду Сівіцкіх. Каму-каму, а мне, як аднаму з тых, хто цягам не адзін год чэрпаў з памяці Зоські Верас найцікавейшыя звесткі з жыцця беларусаў ад пачатку дваццатага ста-

лела праграма той вечарыны. На той вечарыне, як відаць з праграмы, не абышлі ўвагаю і Багушэвічавы творы.

Так што Зоська Верас услед за іншымі можа з поўным правам паўтарыць: "Усе мы выйшлі з Багушэвіча!" І гэтае прызнанне шматзначнае.

Уражваюць у лістах Зоські Верас розныя яе трыюгі, засцярогі. От адна з

# СУСТРЭЧА З ЗОСЬКАЙ ВЕРАС

годдзя, усе публікацыі ў "Куфэрку" праклішчваюць гаспадыню падвіленскай лясной хаткі сталіся яшчэ адной незабыўнай стрэчай з ёй. От лісты Зоські Верас да Сяргея Панізіна і Генадзя Кахановіча. У іх я шукаў найперш чагось мне невядомага, нязнанага. Шукаў адкрыццяў. І я іх знаходзіў. Мне, прыкладам, цікава, што бацька Людвікі Сівіцкай лічыў сябе літвінам, літвіном. Мне наогул хочацца скласці спіс старых і знаных беларусаў, якія разам з Адамам Міцкевічам лічылі сябе літвінамі, за літвінаў. Цікава таксама было прасачыць, як Зоська Верас, дачка царскага вайскоўца, прыйшла да беларушчыны. З яе біяграфіі, змешчана ў "Куфэрку", даведаўся, што ў сярэдзіне лета 1906 года ёй першы раз трапілі ў рукі кнігі Францішка Багушэвіча "Дудка беларуская" ды "Смык беларускі". Яны-то, як і шмат каму іншаму, казалі ёй, што яна — беларуска, а люд, які жыве на ўсім тутэйшым абшары, — беларусы. От яе асабістае ўражанне пра трыя кніжкі:

"У 1906 годзе летам першы раз трапілі мне ў рукі "Наша Ніва", "Дудка беларуская" і "Смык". Наколькі яны мяне ўразілі і спадабаліся, відаць з таго, што ў клясавой працы з польскай мовы "Charakterystyka Litwy" я старалася выясыніць розніцу між літвінамі і беларусамі і праводзіла як доказ асобнай беларускай мовы "Нашу Ніву", "Дудку" і "Смык". Разумеюцца, зроблена гэта было па-дзіцячаму. А ўсё ж..."

А затым, у 1910 годзе, вучоба ў адной гімназіі з унукам Мацея Бурачка — Зыгмунтам Абрамовічам. Разам з Зыгмусем яна стварала гуртковую беларускую бібліятэку. І зноў жа тая бібліятэка засноўвалася з Багушэвічавых кніг. Былі абодва кніганашамі. Разам ладзілі вечарыны. Першая адбылася 19 лютага 1910 года. У Зоські Верас аца-

лела праграма той вечарыны. На той вечарыне, як відаць з праграмы, не абышлі ўвагаю і Багушэвічавы творы. Так што Зоська Верас услед за іншымі можа з поўным правам паўтарыць: "Усе мы выйшлі з Багушэвіча!" І гэтае прызнанне шматзначнае.

Уражваюць у лістах Зоські Верас розныя яе трыюгі, засцярогі. От адна з іх, з ліста да Генадзя Кахановіча: "Пазаўчора быў на мяне сапраўдны налёт. Прыехалі з Менску: Г. Сагановіч, з жонкаю, Алесь Буркоў — студэнт і адначасна М. І. Ермаловіч. Я яго і не пазнала. А яго вочы, што за гора-няшчасьце. І як жа ён не баіцца ездзіць-хадзіць? Гэта ж так небяспечна! Аж душа за яго баліць!" Гэтая Зосьчына трыюга з яе ліста за 22-га сакавіка 1988 года. І была яна недарэчная. Тое, што затрывожыла Зоську Верас у 1988 годзе, здарылася ў сакавіку 2000 года.

Вядомы мовазнаўца Хведар Янкоўскі таксама ліставаўся з Зоськаю Верас. Ён называў жыхарку лясной падвіленскай хаткі за яе клопат і трыюгі за нас усіхняй беларускай бабай.

Багатая ў "Куфэрку" і іканаграфічная спадчына Зоські Верас. Шмат якія яе фотаздымкі рэпрадуктаваны ўпершыню. Сярод іх — Зоська Верас у кампаніі з Рамуальдам Зямкевічам і Гальяшам Леўчыкам. За гэтым здымкам якаясь цікавая гісторыя. Шкада, што ніхто з нас, з тых, хто наведваў Зоську Верас, не распытаўся пра гісторыю гэтага здымка.

Кранае душу і малюначак лясной хаткі Зоські Верас. У "Куфэрку" яна сцішаная, заснежаная, прытоеная. Вокал ні душы, але мы ведаем: дзесь за сценамі гэтае лясной хаткі колісь тупала казаная яе жыхарка Зоська Верас з сваімі клопатамі пра нас, пра сям'ю, пра Беларусь. З іншых публікатак "Куфэра" кранулі мяне нататкі пра Генадзя Равенскага — сціплага працаўніка і даследчыка нашай духоўнай спадчыны, якім кіравала адно толькі святое жаданне: не дапусціць людскога забыцця гэтай спадчыны.

Я быў трохі знаёмы з Генадзем. Гэта ён мне аднойчы паведаміў, што поблізу Першаеў ацалела колішняя леснічоўка Раман, у якой колісь пэўны



час кватаравала сям'я Яна Лявіцкага. Гэтае адкрыццё дало адказ, як сын Яна Лявіцкага Антося патрапіў у школу В. Дуніна-Марцінкевіча ў Люцінцы. Тады ж я, згадваецца, наведваў гэты маляўнічы кут ля Першаеў і зняў тэлена-рыс пра згаданую леснічоўку.

Публікацыя пра Генадзя Равенскага нагадала мне і пра сядзібу Дуніна-Марцінкевіча, пра мой святы абавязак напісаць кніжачку пра Марцінкевічаў кут. А я для гэтага маю ўсё. Застаецца толькі зладзіць усё намножанае ў сістэму.

Перакананы, знойдуць свайго чытача і іншыя публікацыі сёмага выпуску "Куфэра" — пра мастакоў Кастуся Харашэвіча, Алега Аблажэя, гісторыка Вацлава Пануцэвіча, успаміны пра Міколу Ермаловіча.

Знайшлі выдаўцы "Куфэра" колькі старонак і для нашай літаратурнай будучыні — юных талентаў з Залесся Агінскага. Гэты клопат выдаўцоў пра нашу будучыню кранае.

Асабіста мяне зацікавіла і публікацыя Міхася Казлоўскага пра маладзечанскага кнігара Міхася Станкевіча. Я даўно мрою напісаць гісторыю беларускіх кнігарняў. Намножаны для гэтага ўжо немалы матэрыял. І от яшчэ адна старонка з гэтай гісторыі. У сёмым нумары "Куфэра" шмат іншых цікавых публікатак. Нецікавых тут не бывае. Але, паўтаруся, чарговы, сёмы нумар "Куфэра" пераважна прысвечаны нашай легендзе мінулых стагоддзяў Зосьцы Верас.

Будзем спадзявацца, "Куфэрак" працягне друкаваць ліставанне Зоські Верас з іншымі нашымі рупліўцамі. У гэтых лістах з ёю наша гісторыя, яе штрыхі і штрышкі.

Уладзімір СОДАЛЬ

## СВОЙ ПАЧАТАК

У кожнага паэта свой лёс, свая таямніца, свой пачатак.

Аднойчы яна патэлефанавала мне і ўсхваляваным, трапяткім голасам паведаміла: "Рыма Аляксандраўна, са мною здарылася нешта дзівоснае, нешта фантастычнае — я пачала раптам пісаць вершы, і не проста пісаць, а яны нібыта ліюцца з маёй душы, нібыта іх нехта дыктуе. Вось толькі не ведаю, ці добрыя гэта вершы ці не? Можна я вам па тэлефоне некаторыя прачытаю?"

Я згадзілася. Вершы мне спадабаліся, і хоць сама я не паэт, іх лірычнасць адразу запала мне ў душу. Абаязкова пішыце — параіла я, відаць, талент нейкім цудам прачнуўся і патрабуе выхаду.

Надзея з гэтым пагадзілася. "Я і сама так думаю!" — сказала яна. Мне было радасна, што яшчэ адзін творчы чалавек, яшчэ адзін паэт нарадзіўся на Зямлі.

Пазнаёміліся мы з Н. Стаховіч таксама пры незвычайных абставінах... Калі споўнілася 90 год з дня нараджэння майго бацькі, у маёй кватэры пачуўся тэлефонны званок, і Надзея Стаховіч запрасіла мяне і майго старэйшага брата Алега ў Оршу на святкаванне юбілею бацькі, здзейсненага яе намаганнямі з такой любоўю і самаад-

данасцю, з такой глыбокай павагай да майго бацькі і да яго таленту, з такім шчырым клопатам да кожнай дробязі, што я не забуду гэтага да канца свайго жыцця. Наша ўдзячнасць ёй проста не мае меж. Хто б яшчэ мог зрабіць такое?! Нягледзячы ні на якія тэорыі бесканфліктнасці і прыхарошвання сялянскага жыцця, аддаць доўг памяці сваяку і таленавітаму беларускаму пісьменніку!.. Запрасіце акцёраў, народны ансамбль і ўскалыхнуць зямлю, хутар, дзе нарадзіўся Алесь Стаховіч, любімымі ягонымі песнямі!..

Гэтая дабрыва Надзеі Канстанцінаўны, душэўная тонкасць і шчодрасць, далікатнасць, узнёсць і паэтычнасць адчуваюцца і ў яе паэзіі. Яна любіць жыццё і людзей, любіць сваю Бацькаўшчыну, прапускае ўсё праз сваё сэрца. Паэзія, сабраная пад вокладкай яе кніжкі "В моем имени, в твоём отчестве" хвалюе кожнага чытача:

*І сэрца ў роспачы заб'ецца —  
Не адшукаць адной мяжы.  
І сумна музыка піецца  
На ціхі боль маёй душы.*

А нядаўна ў Доме літаратара адбылася прэзентацыя першай кнігі вершаў паэткі з Оршы Надзеі Стаховіч "В моем имени, в твоём отчестве". Прысутныя з



цеплынёй выказваліся пра яе творы. Вяла вечарыну В. Іпатава. З разглядам твораў Н. Стаховіч выступілі А. Петрашкевіч, А. Рыбак, К. Цвірка, Э. Ялугін, Г. Дзягілева. На свята выхаду кнігі Н. Стаховіч прыехалі і прадстаўнікі Аршанскага раёна, якія сардэчна віталі сваю зямлячку.

Р. СТАХОВІЧ-ЛАРЧАНКА

# ВЫСОКИМ ПАРЫВАННЯМ ПРОДКАЎ ПРЫСВЯЧАЕ

У серыі "Беларускі гістарычны раман" сёлета выйшла кніга празаіка, публіцыста і драматурга Васіля Якавенкі "Надлом". Аўтар прысвяціў яе трагедыі і драме беларускага нацыянальнага адраджэння. Сярод персанажаў твора многа рэальных гістарычных асоб. У цэнтры ўвагі пісьменніка — сям'я Пятра Пісарчука, жыхара заходнебеларускага мястэчка Моталь. Лёс пакалення раскрываецца праз лёсы яго сыноў і ўнучкі Марыі. XX стагоддзе паўстае перад чытачом у мностве вобразаў і асоб. Раман-эпапея В. Якавенкі, падобных якому даўно не было ў беларускай літаратуры, напісаны надзвычай грунтоўна. У ім шмат мастацкіх апісанняў прыроды, душэўнага стану герояў, гістарычных падзей. Мова



твора заслугоўвае асобнай увагі сваім багаццем і разнастайнасцю. Вобразы дзейных асоб атрымаліся псіхалагічна дакладнымі, праўдзівымі. Раман мае рысы прыгодніцкага і гістарычнага адначасова. Чытаецца ён цікава, твор гэты глыбокі і, можна сказаць, нават эпохальны. Адрасаваны ён усім, каго натхняюць старонкі роднай гісторыі, — выкладчыкам і студэнтам, літаратарам, навукоўцам. Магчыма, гэты раман будзе для многіх рэальным адкрыццём у тым, што датычыць праблем асветлення і ўспрымання гістарычных падзей.

С. Я.

## НАРАДЗІЎСЯ НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ

20 сакавіка адзначыў свой паўвекавы юбілей празаік і драматург Уладзімір Бутрамееў. Ён піша на рускай і беларускай мовах, аўтар аповяданняў, апавесцей і п'ес. Выдаў некалькі кніг. У цэнтры ўвагі пісьменніка — жыццё вёскі, школьныя падзеі, узаемадачыненні настаўнікаў з вучнямі. Сярод п'ес, якія зрабілі У. Бутрамеева вядомым, — "Размовы па-суседску", "Ізноў Несцерка", "Страсці па Аўдзею" ("Крык на хутары", пастаўлена ў 1989 годзе Нацыянальным Акадэмічным тэатрам імя Я. Купалы). Па матывах беларускага фальклору напісана апавесць У. Бутрамеева "Дзе свята, там і я, або Казка-байка пра тое, як жыў, па свеце цягаўся, памёр і жывы застаўся лоўкі мужык Янка" (яе інсцэніравалі студэнты Беларускага ўніверсітэта культуры).

Паводле сваёй адукацыі Уладзімір Бутрамееў — педагог. Скончыў географічна-педагагічны факультэт Беларускага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Атрымаў спецыяльнасць кінадраматурга, вучыўся на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, аддаў шмат гадоў свайго жыцця Беларускаму тэлебачанню.

Рэдакцыя "ЛіМа" віншуе юбіляра і зычыць яму далейшых творчых поспехаў.

С. Я.

Міхась ПАЗНЯКОЎ



## МНЕ ВАС ШКАДА... Я ВАМ ПАДАМ РУКУ...

Лёс крутануў убок упарта,  
Пайшло, паехала не так.  
Забедаваць,  
здаецца, варта,  
А я ўсміхаюся аднак.

А я — з узятай галавою...  
Святло праменьці з вышыні:  
Свет хараства здалёк са мною  
Гаворыць  
мовай дабрыні.

І хоць няма ў чым павініцца  
На вагах сённяшняга дня:  
Усё ж, як пройдзе навалыца, —  
У шчырым сэрцы  
чысціня.

### ТАМ, ДЗЕ НАРАДЗІЎСЯ...

Тут аблогі — не проста аблогі,  
А дзівосныя мроі, што голяць душу.  
Тут пагляд дарагі і глыбокі,  
Вочы маці,  
якой не схлушу.

Тут прывольна, утульна, прыгожа...  
І бязгрэшна-узвышана тут.  
І сюды я вяртаюся, можа,  
Каб рвануцца з будзёншчыны пунт.

Няўжо калісьці адгараць  
Мільярды зор на лузе росным,  
Што аб маленстве мне звіняць  
І вабяць зноў у край дзівосны?

Няўжо калісьці адгучаць  
Мільярды велічных мелодый,  
Якія ў сэрцы змог сабраць  
Я там з павучых арф прыроды?

Няўжо калісьці адпльвуць,  
Мільярды кветак тых патухнуць,  
Што і ў снягі ў душы цвітуць,  
Што і ў мароз круты не жухнуць?

Няўжо калісьці адбаліць  
Мой боль душэўны — незлічоны,  
І я змагу на свеце жыць  
Не летуценны, не ўлюбёны?..

### ПОМНІШ, ДАЛЁКАЯ?..

Помніш куточак дзівосны, далёкая:  
Хату матуліну ў засені дрэў,  
Лета ласкавае, жыта высокае,  
Луг, дзе касцёр развіталы гарэў?

Тамара МАЗУР



### МІСІЯ

Сябе не здрадзіць і таму  
Ў варунках лёсу паблукаеш,  
Дзе воля —  
ўбачыш там турму,  
А дзе турма —  
жыццё пазнаеш.

Дзе твой прытулак —  
там застой,  
А дзе ганенні —  
рост духоўны.

Дні пралятаюць чарадой,  
Дзе і ў якіх жывеш дыхтоўна?

Як выдасца раскоша дня,  
То адкупляецца нястачай.  
І толькі місія адна  
У нашым лёсе нешта значыць —

Служыць сям'і, расціць дзяцей,  
Затым галубіць гурт унукаў,  
І быць дабрэй, і быць прасцей  
Без шкадавання і прынукі.

### ЗАЛАТЫ ЛАНЦУЖОК

Ланцужок залаты вакол  
шыі нашу —  
Падарунак мне за...  
некаханне.  
І праз многа гадоў  
ненарокам прашу  
У таго, хто дарыў,  
даравання.

Не змагла зразумець,  
не змагла адказаць  
На сардэчную павязь памкненняў.  
Як умеў ты чакаць,  
як умеў ты чахаць  
І дарыць  
маладое натхненне.

Ланцужок я згубіла аднойчы  
ў вянец.  
Потым кольцы і завушніцы  
Прадавала, каб звесці  
з канцамі канцы  
І нястачы ў той час  
не скарыцца.

А пасля,  
як сплаціла дарэшты даўгі  
І распросціла стальня плечы,  
Адшукала дачка  
ланцужок залаты  
У старых  
і запаленых рэчах.

І адчула сябе  
я ізноўку такой —  
Нескаронаю і недасяжнай.  
Ланцужок залаты —  
мой абраны спакой,  
Абярэг ад учынкаў адважных.

### СВЯТЫ ВЕЧАР

Добры вечар —  
зімовы, калядны!  
Студзень снегам частуе  
настрой.  
Наш пад'езд выглядае парадным  
Гэтай мілай  
чысцюткай парой.

У двары —  
каляровая ёлка,  
Светлячкамі  
мільгаюць агні.

Далек раздольную, неба зіхоткае,  
Лес, што малінавы водар бруіў?  
Нашае шчасце, як зічка, кароткае,  
Хмельны ў духмяністым  
садзе наліў?

Кветкі пяшчотныя,  
травы шаўковыя,  
Сіні туман, залатую расу,  
Нашы з табою блуканні  
вясковыя? —  
Іх і сягоння я ў сэрцы нясу.

Імі наперадзе шлях мой асветлены,  
Імі спяваю і мрою штодня...  
Дзякуй, далёкая, песня няспетая,  
Дзякуй, нязбытная мара мая.

Усміхніцеся мне вясной,  
Калі просінь свідруюць жайры,  
Калі мараю маладой  
Дні і ночы аж б'юць у літаўры.

Усміхніцеся мне вясной,  
У той час залаты і яркі,  
Калі дзесьці ў лагодзе лясной  
Сінявокія ўспыхнуць фіялкі.

Запаліце мяне вясной,  
Калі ў садзе фантамамі квецень  
Таямніцаю чыстай зямной  
Наваколле высока асвеціць.

Акрыліце мяне вясной,  
Калі ў сэрцы палеткі і неба  
Размаўляюць на мове адной,  
І нішто перайначваць не трэба.

Апануйце мяне вясной  
Пачуццём незямным, узніслым,  
Свет агучце пяшчоты струной,  
І мне іншых не трэба вёснаў.

Зачаруйце мяне вясной.  
Мне прыроена мудрым шляхам,  
Што над намі каханне адно  
Непрыручаным кружыцца птахам.

Дастаткова суцішыцца толькі,  
І пачуеш  
з узгорка званы,

Што завуць на вячэрню чакання —  
У вялікае Ражаство,  
Святы вечар —  
з нябёсаў вітанне  
І з Ісусам зямное радство.

Акрыляць патрэбна?  
Акрыляю!  
Хіба першы раз расціць узлёт?  
Калі кошт любові ўзаемнай знаеш,  
Лыжкай дзёгцю  
не разбавіць мёд.

Мёд на тое мёдам і завецца,  
Каб салодкім смакам спакушаць.  
І калі каханне не ўдаецца.  
То яго, як горыч,  
трэба гнаць.

І расціць,  
расціць нанова крылы,  
Каб ізноў  
да неба узлятаць.  
І шаптаць ад слодычы:  
"Мой мілы".  
Забывацца,  
песціцца,  
кахаць.

### РОДНЫЯ ДУШЫ

Родныя душы паўсюль, як і ўсюды —  
Нават не сёстры і не браты,  
Проста ў натоўпе звычайных людзі,  
Тыя, з якімі нас лучаць масты,

Што змайстраваны  
з касмічнага пылу  
Неверагоднай гартоўнай любові,  
Што дадае нам нябеснае сілы  
І падахвочвае: "Далей жыві!"

Далей, а значыць —  
ахвотна і прагна.  
Далей — з усёй паўнатою жыцця.  
Родныя душы —  
душы адважных  
На скрыжаваннях зямнога быцця.

Завірусе на пагорку нічога не перашкаджала, як у стэпе: нікла да вокан, лапала па сценах, адчыняла слабыя казённыя запоры пад'ездаў, форткі, качалася марцовай коткай. Нейкая ейная гулёная разняволенасць перадавалася й чалавеку — другі дзень новага года, як на другі дзень вяселля, калі ўсе ўжо перазнаёмліліся і разам пераначавалі. Лягнула фортка, у пакой уварвалася паветра, свежае, набрынялае ляснымі гушчарамі, вецер зашчаміўся крысам у дзвярах, рэкнуў, вырваўся на пляцоўку — і я за ім, і тут пахі зімовай навалініцы. Апра-наюся на хаду, пачуццё, што мяне ўспомнілі, за мною зайшліся, як было ў дзяцінстве, калі скачаныя ў снег дзеці гурбай увальваліся ў хату, што і дзверы не зачыніць. Куды ідзеш? па што? — абы з хаты! Шчанючку Марту за пазуху — і ходу!

Шаравой маланкай бліснуў ліхтар на слупе і згас. Завіруха сціхла, вея — завуць яе ў нашай вёсцы. А ні следу, цёмныя пячурны сумэтаў, вуліца ляжала імшарай, напаламане галлэ ў скверы скінутымі з дрэў тушынымі гнёздамі. З пагорка сумётны ішлі дробнымі хвалямі, бы на беразе ў час адліву мора.

Гэтую энергію патрэбна было сабраць, як ранішняю расу сабе на твар.

начых, імшары, пячурны снежныя ёй не заміналі. Па падалу, замацаваныя жы-вулькай, маленькія камочки ваты, — прыбрала сябе ялінкай, як у бясснежна-ую зіму. Папраўдзіце, я яе амаль не бачыла, ейнае жылло на першым паверсе: вокны звонку застаўлены заўсёды дош-камі, завешаныя поцілкамі. Адночы спатрэбілася зайсціся па сантэхніка, ён, падказалі, якраз нешта рамантаваў у ей-най кватэры. Завіхнутыя рыззём ножкі стала, крэсла, нават краны, стокі туга загорнутыя, як перацятныя. На вокнах байкавыя коўдры, каб аніякага шуму, гуку, голасу вады, дрэва, голасу чала-века. На падлозе, на канапе, паўсюль расчыненыя, як скарбонкі, ляжалі тоў-стыя кніжкі. Яна старанна збірала свае думкі, старанна абараняла рэшткі розу-му. Казалі, яна згубіла ў вайну дзяцей. Я хутка сышла, адчуваючы недазвол гаспадыні гэта ўсё бачыць, затрымаць у адчыненых дзвярах варожы ёй свет.

Стук малатка выдаваўся падземным, адбойным.

Цяпер яна ішла разняволеная (хоць ты скрозь праваліся на месцы, каб хаця не перашкодзіць), пазірала на завешаныя сонныя вокны, спынялася, нешта там разглядаючы. За шыбамі стаялі вазоны з кветкамі і больш быццам нічога. Жанчы-на глядзела на іх, бы на жывыя істоты,

Тады як гэтае відовішча спалучалася з маёй начной сустрэчай? Што гэта: га-лубыны від спорту, не болей? прытулак здзіцэлай душы? ці звычайны гандаль? Навошта яму было зневажаць, стра-шыць чалавека, якога нават не ведаеш? Хіба ўжо надышлі такія часы, калі кож-ны стаў самавыяўляцца як найгорш? Мы ўжо жывём сярод аб'яўленага злачын-ства? Ці можа гэта не па злосці, а про-ста адольвае хваравітае пачуццё беза-бароннасці? Выходзіць іншы чалавек на вуліцу са сваім вартавым сабакам без павадка, як з ружжом, ці то дзеля аба-роны, ці то дзеля нападу. Цяпер я ўжо прывычалася, жывучы на пагорку. Ця-пер шукаю згоды не з гаспадаром, а з ягоным пестуном: знаёмлюся, дазнаў-шыся мянушку, гукаю да яго каторага, нешта тлумачу, сівяючы ад страху. Чар-набровы нямецкі аўчар Акорд ужо не кідаецца з брэхам пад ногі. Сярэдне-азіяцкі аўчар Рэй садзіцца наводдаль, пільнуе нас са шчанюком, як тых авечак. Каменныя лапы, сабраныя ў камок, вы-цягнутыя перад сабой, галава нерухо-мая, як у сфінкса, і такі жоўты пустэль-ны погляд, што ў мяне поўныя вочы

МАРЬЯ ВАЙЦЯШОНАК



жвіру. Мы дамовіліся з ім аб вечным маўчанні.

У момант для мяне ўвесь свет стаў варожым: я цяжарная... мне могуць пе-рарашкодзіць... Ад напружання звінела паветра, быццам дрыжэлі шыбы ў вок-нах. Я парадзіха... я амаль багавіцца... да мяне нельга нават дакранацца, не тое што. Страх з мяне выходзіў, як за-марозка, слепа рухалася напасткі, як тая Начная Дама. Мне пільна яшчэ раз убачыць твар свайго Страху, каб выз-валіцца канчаткова — спужацца яшчэ раз і авалодаць мужнасцю. Я ішла да ягонага пад'езду, хістаючыся: ён спусціць, нацкуе на мяне ратвейлера, ён... і ўявіць немагчыма, але я не хачу жыць побач, увесь век баючыся сустрэ-чы, не хачу пусціць у гэты свет яшчэ ад-ну ахвяру.

Не ведаю ягонай кватэры, званю наў-здагад, адчыняюць, не пытаючыся. Мужчына і жанчына на парозе, узбу-джаныя, вясельныя твары са свежымі сіня-камі, паміж імі тая лёгкая згода, вяс-лосць (якраз пасля бойкі), калі яшчэ ўда-лося спыніцца, не забіцца да смерці. І ніхто з іх не можа папракнуць другога, пераважыць — п'юць разам. У кватэры пуста, як на завуголлі, нежылая прасто-ра, нечалавечая. І яна ў нечым лёгкім, ногі басаножа, абое бы нейкія пералёт-ныя птушкі, якія выпадкова тут зазіма-валі. О, яны ведаюць галубятніка, а як жа! Ахвоча кідаюцца праводзіць, па-вяс-коваму, да самых "вароцеякаў", далікатна развітаюцца. Няма сумневу, што гэта добрыя, даверлівыя людзі, якія зблудзілі ў свеце, зламаліся. Да іх рэд-ка звяртаюцца па дапамому.

Стаю пад дзвярыма, раскалупанае гняздо замка. Адазваўся сабака (страх мае моцны пах), насцярожаныя крокі — нехта прынік да вочка, і не адчыняў, і не пытаўся, не выдаючы сябе, толькі чува-лася цяжка мужчынская здыхаўка. І я маўчала. Гэта быў момант, калі сама знаходзілася па той бок чалавечых ад-носін — я сама, пэўна, палохала, як та-ды, калі ў кватэру залезлі злодзеі. Ме-сяц не магла зазірнуць у шафу, мярзот-нае адчуванне, бы табе залезлі ў ван-

тробы. Доўга пасля, абы надыходзіла ноч, без дай прычыны падхоплівалася, ішла крадучыся да вакна, узіралася ў вочка на дзвярах — пільнавала дом. І ад-нойчы раптам насупраць, блізка — во-ка! брыво з рудымі валасамі! Я з рыкам назад! Бяру сякеру, як на звера, буджу сямейнікаў — нікога няма, табе падало-ся, кажучы. А ў мяне латкі сышліся на спіне, я баялася людзей, доўга не было даверу да нікога, маўляў, ёсць гады, я ведаю. Доўга была на варце заўсёды. І калі на дачы выпадала начаваць адной, садзілася ля вакна, сядзела і глядзела ў цемру, мне пільна бачыць, чуць, каб быць гатовай абараніцца. Але на дачы быў інакшы страх, з дамешкам незнаё-мых гукаў прыроды, пужала ейная моц, навалінічныя зрухі. У горадзе баішся толькі чалавека. Ганебны, зневажальны стан, быццам няма даверу да самога ся-бе. І цяпер яшчэ, калі доўга не знахо-джу патрэбную рэч, кажу "ўкраці", ха-ця тады ніякай страты не панесла — зло-дзеям перашкодзілі суседзі.

За дзвярыма ўжо перагаворваліся, адчыніла жанчына, адхінуўшы назад са-баку, той агрызнуўся... Жанчына... ця-жарная... на апошніх днях... гузік з ха-лата на жываце пырснуў, пакаціўся мне пад ногі...

— Я ўсё ведаю, выбачайце. Пасля Афганістана з ім здараецца... Нараджу дзіця і ўсё мінецца... ён любіць дзя-цей... выбачайце, — сказала і вярну-лася ў кватэру, да злога сабакі, да па-калечанага мужа.

Я таксама папрасіла мяне прабачыць, пайшла дамоў, разважаючы, усё быц-цам разумеючы. Так, яго раздражняла тваё светаадчуванне: выйсці ноччу са шчанюком на рука, адной... ён, пэўна, помсціў, што ты, баба, не згубіла яшчэ тое, чым ён сам ужо не валодаў. Ён пужаў, ён усталёўваў свой свет жахаў, які набыў на вайне. Ён усё яшчэ "адстрэль-ваўся"... і трапіў у цябе...

Ён не здагадаўся, што кожная жан-чына ад самай калыскі да самай смерці — "цяжарная", яна вякамі стварае ва-кол сябе зусім інакшы сусвет.

І нават "скіфская бабы" ва ўкраінскім стэпе, якія, можа, таму і скамянелі це-лам, калі паміж сабой і жонкай муж паклаў ваяўнічую стралу.

шоў снег, вялікі, бухматы, як упры-гожванне, дабультова, маруднай ру-кой: вось табе на ліхтар, вось табе на сметніцу, вось табе на берэт. Дамы стаялі, бы ў цукровай пудраванцы, не звязаныя сцэжкам, пераходамі, ада-собленыя адзін ад аднаго, загорнутыя ў навагоднюю мішуру. Пад старой яблы-най, што засталася ад былога селішча, высвечваўся свежы след ад казінага ка-пыта, поўны ружовага святла. Яшчэ чу-ваўся ў паветры гук бомаў, што пэўна калыхаліся на ейнай шыі.

Стаіць Калядная пара —  
Бы Поўня пасярод двара!\*

— Дзе ты ходзіш? — падцяўшы вус-ны, сустрэў на парозе муж, яшчэ адзін малады хатні "ваяр". — Табе, бы лу-націку, трэба скоры будзе нанач мокры хаднічок класці, каб прачыналася...

У пакой раптам усё напружана зазвінела. Тата (якраз гасцяваў у нас, прыехаўшы з вёскі) мяжка адхіліў мужа, павёў на кухню, паставіў гарбаты.

— Ці чуеш, да нас у вёску нядаўна дзік прыходзіў раніцай. Хадзіў па два-рах, шукаў паляўнічага, хацеў разаб-рацца, бо парасы было забіта ў лесе... А ў мяне ж усе хлявы, як на тое, былі парасчыненыя, няхай ж ба лучыў...

Я заснула за сталом. Я не чула: пэў-на, тата шкадаваў, што не згледзеў, не злавіў, зачыніўшы дзверы ў хлеве, таго дзіка, шкадаваў, што не пакаштаваў дзічыны. Ён сядзеў ля маёй "калыскі". Мне снілася жанчына з першага павер-ху: у чорнай хустцы, вочы галубовыя, празрыстыя, без зрэнак, быццам глядзіш у вакно, на высокім месцы жы-вучы, проста ў неба. Яна ішла па вуліцы белым днём, мусіць, ей палепшала. На вакне ўжо цвіў амарыліс, суквецце ча-тырох буйных бомаў у чатыры бакі све-ту. Амарыліс — імя прыгожай пастушкі з фантазій паэта Тэакрыта. Амарыліс — адна з дачок Начной Дамы.

А вакол леталі, вуркочучы, галубы: ці то смяліся, ці то стагналі...

\*Верш Людзі Сільновай.

# АМАРЫЛІС

## Апавяданне

Анікагуткі. Праўда, ля сметніцы зва-рухнулася жывая жаночая постаць, убачыўшы мяне, прытка абярнулася, як да знаёмай начніцы:

— Во! І нашто каторы, каб запытаў-ся, выразаў усё ўсярэдзіне? — трымала ў руках знойдзены абутак. — Харо-шыя ж боты, імпартныя!

Гідліва адкінула іх убок, выгаворвала некаму, наракаючы, маўляў, жывучы тут людзі, не адчуваючы пад сабой ей-нага хісткага яруса, не ўлічваючы ейнай патрэбы. Разглядала мой норкавы паў-бурносик увішнім, чаплістым позіркам, бы перавязвала мяне таўстой вяроўчы-най, якой і сама была падперазаная. Пайшла далей перабраць сметніцы, пайшла свабодным, упэўненым крокам — яна гаспадарыла тутака пэўна, заўсё-ды. "З новым годам" — крыкнула мне, адыходзячы. На момант я намацала пад нагою самую ніжнюю прыступку лесвіцы і таксама, як і яна, не паслізну-лася, прыняўшы за гонар ейную свой-скасць. Сустрэча з жабраком часта адкідае мяне прэч, я перад ім гаспады-ня-самазванка нават і тады, калі адчы-няю яму катораю дзверы і ў сваім до-ме.

Мы абедзве збіралі гэтай ноччу тое, што было непатрэбна ўсім, хто моцна спаў, закалыханы веяй.

Баюся, што памыляюся: крыху па-быўшы, пэўна, выйдзе перабіраць сметнікі баба Тася. Суберыць і адкіну-тае жабракамі — "арыстакратамі", пе-рарамые, папрасуе, зачырае і складзе ў шафу — не сабе, бо жыве ў такім-сякім дастатку. "Парой будзе... раздам", — адказвае дачцэ (тая сварыцца, сароме-ецца матчыных выхадак), маўляў, прыйдуць яшчэ цяжэйшыя часы, трэба некаму запасіцца на кожнага збядзля-га.

Мне вусцішна пераняць ейны ясны зрок — няўжо спраўдзіцца? Цяжка сабе ўявіць бабу Тасю з рыззём у сваёй сям'і, але я яе разумею, амаль па-змоўніцку, бы недзе ў падсвядомай цемры таксама рыхтуюся да горшага, як чыясьці ахвяра. Матка найсвятша, каб запытаўся, хто толькі нас спа-радзіў?!

Колькі ўжо прайшло таго часу, па-куль мы тут "прымаралі" імпартовы абутак, мяне могуць спахапіцца дома, і шчанюк досыць накуляўся ў снезе. Але гэты навагодні "фэст" толькі распачы-наўся: па снезе ішла жанчына, Начная Дама — далі ей мянушку ў нашым до-ме. Рухалася, не глядзячы пад ногі — вызначаная, намацаная гадамі начная сцэжка, яна заўсёды, казалі, гуляла па

— краталіся вусны, лавіла хуткім позіркам нечыя няўлоўныя рухі. Магчы-ма, у гэтых кветках бачыла сваіх дзяцей, заўважала, як расце каторы, што расквітнела, што падрасло за дзень, за тыдзень, за год. Вунь ужо гарыць у цемры тугая пушышка амарыліса. Адга-роджаныя ноччу ад людзей фіранкамі, кветкі належалі толькі ёй.

Ад гэтай пары, спраканаўшыся, што Начная Дама ходзіць каля дома, ёй бу-дуць належаць і мае сны.

Раптам цішыня накрыла з галавой, як капшуком. Шчанючка Марта віўнула на руках, агрызнулася — ззаду даганяў ча-лавец з ратвейлерам. Я спынілася, каб даць дарогу, мой малы правакатар за-вурчаў яшчэ мацней. Сабака кіннуўся да нас з брэхам, пачаў атакаваць круга.

— Забарыце сабаку! — закрычала я. Мужчына стаяў нерухома, даючы во-лю свайму гадаванцу. Насунуты капшук на самыя вочы, глядзеў не мігаючы, зрок прыцэльны. Сабака раз-пораз па-дымаўся на заднія лапы, даставаў да плячы.

— Забарыце сабаку... я... цяжар-ная...

Суха ў роце, перацятны на момант усе сувязі з упоннем, нам абоім не стае дыху. Толькі б дзіця не пачула майго здрадніцкага гола-су, майго страху.

Ён забраў сабаку імгненна, пайшоў прэч, сгануўшыся ўдвая, несучы, як ця-жар, маю звестку свету. Ні муж, ні мае родныя яшчэ аб гэтым не ведалі. Страх і абраза: ён? першым? Я яго пазнала: жыве побач у суседнім доме, заўсёды ходзіць, захінуўшы твар, рукі з кішэняў выпіраюць колам, шалупіне сланечніка на вуснах, на ветры ззаду. І я перад ім ужо быццам трымала на руках сваё дзіця, захираючыся, прасіла літасці да ся-бе?!

Так, гэта ён, гэта ягоная галубятня ў скверы. Зрэдку стаяў, закінуўшы голаў, глядзеў ўверх. Галубы, падняўшыся вы-сока, амаль знерухомелі, бы знайшоў-шы там апірышча, ледзь дасягальнае для зроку, тая вышыня, адкуль ніхто іх не можа спудзіць і нават свіст гаспадара пэўна таксама туды не далятаў. Ледзьве варушыліся празрыстыя трапяткія кры-лы, як на самым кончыку моцнага полы-мя-шаламя. Полымя гасла і галубы вяр-таліся. Іншы раз, падсвечаныя халодным сонечным промнем, птушкі ўверсе на-гадавалі квольны першыя кветкі, ледзьве падфарбаваныя вясновай цнотай. Галу-бы вярталіся. І цяжка было адрозніць ся-род свойскага вуркатання галубоў чала-вечы голас.

УРАЖАННЕ

## САКРЭТНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ — НА ДЫСКУ «N.R.M.»!

Як і ранейшы дыск гурта «N.R.M.» — «Тры чарапахі», іх новы альбом «Дом культуры» ўяўляе сабой літаратурна-музычную п'есу, прысвечаную «гастролям» у віртуальнае мястэчка Ёдзавічы. Але перш чым слухач акунецца ў акустычную атмасферу дыска, яму прапануецца знаёмства з «Сакрэтнымі матэрыяламі» паводле гастрольнага тура «N.R.M.» па Беларусі, які адбыўся ў 2000—2001 гадах.

Літаратурна-музычная частка альбома ўяўляе сабой замалёўку з жыцця правінцыйнага клуба, у гасці да якога завітаў вядомы рок-гурт з Мінска. Сатырычная п'еса вельмі дасціпна і трапіна выканана сябрамі гурта — В. Бабак, Г. Вольскай, І. Курапаткінай, С. Канавічам.

Што ж тычыцца музычнага матэрыялу, то дыск уяўляе сабою развіццё гукавых напрацовак (аператар Генадзь Сыраваш) альбома «Тры чарапахі» з яго магутным гітарным гучаннем, з рытмічнымі кампазіцыямі, з запамінальнымі, хітавымі мелодыямі, якія слухачы абавязкова будуць спяваць на канцэртах разам з музыкамі. Як заўсёды, альбом вызначаецца глыбокай распрацоўкай тэм, што ўзнікаюць у песнях гурта (аўтар Лявон Вольскі). Сапраўднымі музыкамі палотнамі прагучалі на дыску такія незвычайныя песні як «Вайна», «Фабры-

**...У фінале  
спектакля глядзчы  
сустракаюць  
акцёраў амаль  
моўчкі.  
Паўза зацягваецца —  
ці апладзіраваць?  
І ўсё ж апладысменты  
прарываюцца праз  
душэўны неспакой,**



**маўкліваць, нават  
стомленаць  
ад убачанага.**

«Гледзчы пляскаюць сабе за мужнасць», — чуецца іранічная ціхая рэпліка ў зале ад некага, хто сядзіць ззаду мяне. У думках і пагаджаюся, і не пагаджаюся з ёй: неабходна апладзіраваць і за мужнасць акцёраў, якія не пабаяліся існаваць у экстрэмальных (няхай і прапанаваных) абставінах, што могуць абудзіць у чалавеку страх, «а страх забівае волю, а значыць — асабістую свабоду...»

У пачатку сакавіка ў афішы Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага з'явіўся новы спектакль: «Сняданак на траве» паводле п'есы А. Паповай у рэжысуры В. Баркоўскага. Дзесьці пяць гадоў таму на сцэне гэтага тэатра была пастаўлена адна з «зорных» п'ес беларускага драматурга А. Паповай «Пестуны лёсу», героі якой апынуліся ў няпростых умовах жыцця — у новым, рыначным

часе. П'еса «Сняданак на траве» (дарэчы, трынаццаты па ліку драматургічны твор Паповай, пастаўлены на Беларусі,) таксама з тытулаваных: перамагла на Рэспубліканскім конкурсе драматургіі, а летась стала намінантам Маскоўскай літаратурнай прэміі «Антыбукер». Цікава, што многія акцёры, якія сыгралі ў «Пестунах лёсу», задзейнічаны і ў новым спектаклі. Здаецца, што даўнішнія персанажы У. Шэлестава, Т. Гаркушы, Т. Баўкалавай паказваюцца ў іх новых героях.

Увогуле тая філасофская гісторыя, якая разыгрываецца ў «Сняданку на траве», так бы мовіць, старая, як свет. Падчас прагляду трагікамічнага спектакля ўзнікае шмат і літаратурных, і кінематаграфічных асацыяцый (напрыклад, ад «Сталкера» Таркоўскага да «Гаража» Разанава). Людзі, пераважна т в о р ч ы х , інтэлігенцкіх прафесій, а гэта — скульптар, мастак, крытык, прафесар-фізік, яго жонка — сустракаюцца ў «лясной» гасцініцы. Лёсам (альбо Богам?) падбіраецца сапраўдная «калек-

кволай дурніцы. Моцная, прынцыповая дзелавае Ганна Сяргееўна (Т. Гаркуша) хутка губляецца ў «зоне», не можа дапамагчы ні сабе, ні нават дзецям: жах застацца галоднай ці адной аказваецца мацнейшым за яе высакародную натуру. Мастак Валашын (Д. Мазуро) з лёгкасцю, нават бяздумна «падкладвае свінню» сябру, скульптару Еўдакімаву (У. Шэлестаў), правёўшы, не «па чарзе», палкую ночку з прыгажуняй-прастытуткай Лорай (Я. Шуляк), адразу ўпадабанай скульптарам (ён параўнаў дзяўчыну з Джакондай). Істэрычная, прагнучая добрага, уладкаванага жыцця (пажадана — у Англіі) Рыта (А. Цвяткова) кідае ў «зону» мужа — небараку-фізіка Дубровіна (В. Саладзілаў), які незразумела навошта паехаў на машыне лесам. Дубровін у сваю чаргу балюча помсціць жонцы, якая адмовілася з ім спаць: здраджвае ёй са спакусніцай Лорай. Ціхая, крыху дурненькая прыбіральшчыца Люся (Т. Баўкалава) робіцца агіднай, невыноснай, калі хоча есці. «Жывот баліць! Жадзюгі!» — крычыць, нават вые Люся, адбіраючы ў людзей апошнія рэшткі ежы. (Трэба адзначыць цудоўны, яскравы вобраз Люсі, створаны Т. Баўкалавай. Неверагодны боль, які адлюстроўваецца на твары яе герані ў мо-

## ЗАСТАЦЦА БЕЗ СНЯДАНКА

цыя з людзей», якія, не маючы магчымасці сысці з небяспечнай «зоны», вымушаны прыстасоўвацца і да цяжкіх побытавых умоў жыцця (няма вады, ежы), і да слабасцяў, недахопаў адно аднаго. Для кожнага героя наступае свой момант ісціны: момант ці то стаўлення відучым, ці то горкага расчаравання, ці то нараджэння доўгачаканага пачуцця пратэсту, нязгоды з «прапанаванымі абставінамі». Ніхто з персанажаў не заслужоўвае таго, каб быць названы станоўчым. Зразумела адно, што «ўсе зграшылі, і няма ніводнага праведнага». І гэта не схаваеш ні за навуковую ступень, ні за выдадзеныя кнігі ці на м а л ь в а н ы я карціны. Ні за вытанчаную, боскую прыгажосць Джаконды, альбо наіўную дабрыню

мант усведамлення, што ўпадабаны ёю Еўдакімаў закаханы ў прыгажуню Лору — узрушае па-майстэрску знойдзенай інтанацыяй, настроем, з якім можа жыць у гэтым свеце непрыгожая жанчына). Дзяўчынка-падлетак Оля (А. Родак), вясёлая, закаханая напачатку, робіцца з адчаю — у «зоне» забілі яе каханага Фелікса — наркаманкай. Перад намі насамрэч «калекцыя з лю-



**Абвестка пра адкрыццё Цэнтра сучаснай драматургіі і рэжысуры ў Мінску супала з пачаткам маскоўскага фестывалю маладой драматургіі, што да гэтага часу ладзіўся ў мястэчку Любімаўка (там знаходзіцца маётак Станіслаўскага), а сёлета праходзіў на сцэне МХАТа імя А. Чэхава.**



## ЭКСПЕРЫМЕНТ ДРАМАТУРГА

Менавіта дзякуючы гэтаму фестывалю былі адкрыты імёны такіх навамодных цяпер у Маскве драматургаў, як А. Куракін ці К. Драгунскага. Мэта Цэнтра сучаснай драматургіі і рэжысуры, ініцыятарам стварэння якога выступіў сапраўдны беларускі Моцарт ад драматургіі Андрэй Курэйчык не менш значная — «ўключэнне ў тэатральную творчасць пачынаючых рэжысёраў, драматургаў, сцэнографу і стварэнне прынцыпова новых тэатральных форм і тэхналогій, а таксама ўкаранення апошніх еўрапейскіх і расійскіх дасягненняў у галіне сцэнічнага мастацтва. А адна з галоўных яго задач — правядзенне тэатральных эксперыментаў».

А. Курэйчык не хавае — ідэя стварэння цэнтра далёка не арыгінальная, а скарыстаная ім у Маскве, падчас своеасаблівай

«тэатральнай» стажыроўкі. (Таму і невыпадковае гэтае супадзенне адкрыццяў Цэнтра сучаснай драматургіі і рэжысуры і маскоўскага фестывалю маладой драматургіі, якія прыпалі на пачатак сакавіка. Маскоўскі вопыт не дае Курэйчыку спаць у шапку.) Бо ў сталіцы Расіі ўжо даўно побач з акадэмічнымі рэпертуарнымі тэат-

**N.R.M.**  
DOM KULTURY

ка», «Сакрэт сусветнага святла», створаныя ў industrial-стылістыцы. Рэзкімі музыкальнымі фарбамі, гітарнымі рыфмамі і выбуховымі рытмамі бубнаў і баса прапануецца намалюваць у сваім уяўленні карціну існавання чалавека ў пост-індустрыяльным грамадстве, яго пошукі сэнсу жыцця, прыгажосці, якой застаецца ўсё менш...

Філасофія рэфлексіі, кшталту: «Усё стагоддзе — дэкаданс!» змяняецца на дыску сатырычнымі, нават з'едлівымі песнямі, якія слухач — адно задавальненне! Слухачы тут, безумоўна, адзначаць і хітавыя «Беларускія дарогі» ў ровер-стылістыцы, смешную да слёз песенку «Юра, ёлкі-палкі, Коля», у якой дасціпна распавядаецца пра захваленні маладых сяброў-будаўнікоў.

Сэнсавым цэнтрам альбома «Дом культуры» сталі дзве кампазіцыі сацыяльнага гучання — песні «Маё пакаленне» і «Лёгка-лёгка». Першая накіраваная на асэнсаванне лёсу маладых беларусаў, сталенне якіх прыпала на першыя гады беларускай незалежнасці, з усімі праблемамі і сацыяльнымі парадоксамі. Другая ж з названых песень насычана думкамі адносна пераадолення болю асабістых страт, якія выпадаюць на долю кожнага чалавека сярэдняга ўзросту.

Як адзначалі на прэс-канферэнцыі самі музыкі, песня «Хавайскае ў бульбу» не стваралася ў піку «Краме», музыкі якой нават так называлі свой апошні альбом. Проста аднойчы ідэю песні з такой назвай даў музыкам «N.R.M.» і «Крамы» адзін агульны сябар. А які з варыянтаў больш жыццяздольны — вырашаць слухачам. Нам жа здаецца, што варыянт раскрыцця гэтай тэмы дапаўняюць адзін аднаго. Як і песня «Тры чарапахі-2» сэнсава дапаўняе песню «Тры чарапахі» з мінулага альбома «N.R.M.». У гэтым і інтрыга, і шарм альбома «Дом культуры» вядучага беларускага гурта.

Вікторыя БАРТКЕВІЧ

**12 сакавіка на Малой сцэне Купалаўскага тэатра адбылася прэм'ера мнаспектакля "Беларусь у фантастычных апавяданнях". Адштурхнуўшыся ад вядомай аповесці Яна Баршчэўскага "Шляхціц Завальня", рэжысёр Уладзімір Савіцкі і славуты купалавец Генадзь Аўсяннікаў**



дзеі", якія ў першую чаргу імкнуцца змяніць нешта навокал, чым у саміх сабе, хутчэй забіць свой страўнік, чым застацца нішчымі духам.

Людзі ў процівагах, якія кантралююць "цывільных", здаюцца сімвалам апакаліпсісу. І як сёння вайскоўцы забіраюць снедаўшых на траве людзей (ці забіваюць аднаго, а іншаму даруюць жыццё, як падлеткам Феліксу і Юлі), так заўтра будзе рабіць з чалавецтвам вялікі Суддзя (адзін возьмецца ў нябеснае царства, а другі застанецца на зямлі). Аднак у людзей ёсць яшчэ час падумаць, зазірнуць у свае сэрцы, зрабіцца лепшымі, пакаяцца. Як кажа гасціям "зоны" адзін з вайскоўцаў: "Скажыце дзякуй, што жыццё засталася..."

У спектаклі з філасофскім роздумам стасуецца і моцны грамадзянскі заклік. А. Папова даводзіць, што нашыя людзі не разумеюць і не шукаюць асабістай свабоды. Бо нават калі ахова "зоны" ліквідуецца, людзі, якія апынуліся па чужой волі ў лесе, не думаюць уцякаць з яе. Лепш, бяспечней — як ёсць. Але драматург верыць у моц духу чалавека: змарнелыя, стомленыя, азлобленыя героі адчайна сыходзяць у ноч...

Вядомы рэжысёр-эксперыментатар, цяперашні мастацкі кіраўнік Копасяўскага тэатра В. Баркоўскі рабіў "Сняданак на траве" ў кароткі тэрмін. Пэўна рэжысёрская недапрацаванасць, недадуманасць адчуваюцца на сцэне. Але немудрагелістая, просценная рэжысура Баркоўскага дазваляе ў прасторы сцэны, не загрузанай прадметамі (сцэнаграфія А. Касцючэнка), лунаць паветру. Акцёры, вымаўляючы свае надзвычай разумныя, цікавыя маналогі, свабодна бегаюць з пакоя ў пакой гасцініцы, мітусяцца на сцэне, тым самым прадстаўляючы метафару вечна рэфлексуючай душы нашага інтэлігента. І ўсё ж хочацца ўзяць гэтае паветра вялікай сцэны і заціснуць яго ў прастору малой, каб духата, што жыве ў чалавечай душы, духата прагматычнага, рэчавага быцця ўвогуле адчувалася гледачамі яшчэ мацней, яшчэ глыбей...

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА  
НА ЗДЫМКАХ: сцэны са спектакля

нова, фінансаванне якой павінна ажыццяўляцца на парытэтных асновах: дзяржавай і недзяржаўнымі арганізацыямі: тэатральнымі фондамі і асацыяцыямі, спонсарамі і мецэнатамі. Цэнтр з'яўляецца тэрыторыяй свабоднай творчасці, любыя формы цэнзуры ў цэнтры забаронены. Цэнтр — тэрыторыя "маладых". Прыярытэт у рабоце цэнтра маюць маладыя людзі да 35 гадоў. А гэта значыць, што яны маюць права не толькі на эксперымент, а нават і на творчую няўдачу, што немагчыма і недапушчальна ў вялікіх рэпертуарных тэатрах, дзе ёсць "план на глядачоў". Таму "цэнтр не мае на мэце глядацкі поспех, колькасць месцаў у зале можа быць мінімальнай".

Трэба адзначыць, што заснавальнікамі Цэнтра сучаснай драматургіі і рэжысуры выступілі Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў пры падтрымцы Міністэрства культуры РБ, а таксама Нацыянальны цэнтр творчасці юнацтва і моладзі (на думку А. Курэйчыка, "асноўная форма ўдзелу дзяржавы ў стварэнні цэнтра можа заключацца ў прадстаўленні памяшкання, прыдатнага для працы цэнтра"). У бліжэйшых планах Цэнтра: пастаноўка спектакля "Раберта Зюка" паводле французскага драматурга Бернара-Мары Кальтэса, якую мусіць паставіць рэжысёр Міхаіл Лашыцкі (прэм'ера — у маі). З шэрагу іншых накірункаў дзейнасці Цэнтра — правядзенне драматургічных семінараў, майстаркласаў, фестывалю, міжнародных абменаў...

Д. ТАЯНОЎСкі  
НА ЗДЫМКАХ: драматург А. КУРЭЙЧЫК



## З БОГАМ У ДУШЫ І ДАБРЫНЁЙ У СЭРЦЫ

**стварылі невялікую, але надзіва гарманічную інсцэніроўку, напоеную прыгажосцю беларускай мовы і народных песень, што гучаць у выкананні Івана Кірчука.**

У купалаўцаў атрымалася цудоўная нізка фантастычных гісторый, якія павольна перацякаюць адна ў адну, "простых апавяданняў, народных прыдумаў, у якіх шмат божае праўды". Падчас спектакля шчыры і арганічны Генадзь Аўсяннікаў неўпрыкмет руйнуе мяжу паміж сцэнай і залай, звяртаючыся да глядачоў з пытаннямі і прамовамі, як да сваіх сапраўдных гасцей, што завіталі завейным вечарам да цікаўнага гаспадара. Цяпло запаленых свечак, золата рассыпанага зерня, калядная зорка ствараюць дзівосную атмасферу дабрыйні і шчырасці. Здаецца,

кожны з прысутных на тыя пяцьдзесят хвілін, што доўжыцца спектакль, забывае пра свае турботы і ператвараецца ў даверлівае дзіця, якое з захапленнем слухае расповеды пра нячысцікаў, белую сароку, чароўны кій і вужыную карону. Але галоўным героем гэтых апавяданняў усё роўна застаецца сумленны і працавіты беларус, з Богам у душы і дабрыйнёй у сэрцы.

Юлія ПАЛАЧАНІНА

НА ЗДЫМКУ: народны артыст Беларусі Генадзь Аўсяннікаў.

**Навіна: з рэпертуару Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага знята дзесяць спектакляў. Вядома, час ідзе і некаторыя**

дзеі (Маргарыта), якія надзвычай лёгка, натхнёна вялі свае ролі, былі злучаны адным дыханнем на сцэне. Па просьбе А. Міхальцовай вядомы акцёр і музыкант В. Шадзько напісаў на вершы Нэруды песні (В. Шадзько сыграў у спектаклі ролю Гітарыста), якія ў выкананні артыста найлепшым чынам раскрывалі няўлоўную, боскую сутнасць Нэрудавай паэзіі.

Спектакль "Ноч у Вальпараіса..." спадабаўся мне з першага прагляду. Тонкі, вытанчаны, інтэлігентны сцэнічны твор вымагаў моцнага душэўнага перажывання і суперажывання дзвюм ге-

ва паглядзець. Калі вы насамрэч любіце паэзію, то углядайцеся, насалоджвайцеся радкамі Нэруды, які, па меркаванні А. Міхальцовай, "заўсёды заставаўся змагаром за права чалавека на яго пашану, свабоду і каханне!.."

В. Б.

НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля (А. Ткачонак (Нэруда) і В. Ліхадзей (Маргарыта).

ФОТА А. СМОЛЬСКАГА

## СЛОВА Ў АБАРОНУ СПЕКТАКЛЯ

**пастаноўкі паспяваюць састарэць, а яшчэ — "намуляць" вока глядачу. Але, на вялікі жаль, пад "скарачэнне" трапіў не горшы і дастаткова новы спектакль рэпертуару "Ноч у Вальпараіса..."**

Нагадаю, што прэм'ера гэтага сцэнічнага твора адбылася ў красавіку 2001 года. П'еса швейцарскага драматурга Філіпа Люшэра, прысвечаная вядомаму чылійскаму паэту, лаўрэату Нобелеўскай прэміі Пабла Нэруду, была пастаўлена рэжысёрам Антаніянай Міхальцовай пры падтрымцы Беларускага цэнтра міжнароднага інстытута тэатра (ЮНЕСКА), а таксама швейцарскага культурнага фонду PRO-HELVETIA. Літаратурна-музычна-драматычную навілу ў адной дзеі разыгрывалі цудоўныя акцёры А. Ткачонак (П. Нэруда), Э. Пранскутэ (Алена), В. Ліха-

раіням, жанчынам, якія калі Паэта і загінулі ў імя Каханья. Аматарам і знаўцам паэзіі, людзям творчых прафесій спектакль падаваўся нібыта агучаным уласнымі маналагамі душы, інтымнай споведдзю. Гісторыя жыцця, разыграная на сцэне, агаломшвала, падпарадкоўвала свайму адначасова лірычнаму, ці то элегічнаму, драматычнаму настрою. Гэта быў спектакль-верш.

"Ноч у Вальпараіса..." — пра выгнанне паэта з Радзімы. І гэта гэма рабіла спектакль бліжэй да нашай рэчаіснасці, выклікала пэўныя аналогіі. Таму некамерцыйная пастаноўка, скіраваная да ўдумлівага, сталага, інтэлектуальнага глядача, здавалася надзённай, вартай увагі свядомых людзей.

Я памятаю, што пастаноўка "Ноч у Вальпараіса..." разыгрывалася на сцэне тэатра зрэдку. А цяпер увогуле знята з рэпертуару. Шкада. Гэта ярка з той з нямногіх нашых мінскіх спектакляў, які хацелася б параіць абавязко-



**А**дразу і не здагадаешся, што за цягадэ-ляй Палаца Рэспублікі ў ціхім кутку Верхняга Горада прытуліўся мо самы шумны з нашых музеяў. Тут не відаць чарады экскурсійных аўтобусаў і натоўпу ля ўваходу. Яго дзверы не штурмуюць (пакуль) турысты. А ў светлых, як наноў народжаных пасля рэстаўрацыі, пакоях не паглядзіш — не убачыш панараму гістарычных батальных падзей пад належны акампанемент магнітнай стужкі з эфектам кананады.

І ўсё ж атмасфера гэтага музея не дазволіць табе засяродзіцца ў цішыні. Цішыня тут, паводле прыроды саміх экспанатаў, — гучная. Бо высноўваецца яна з галасоў ды мелодый, з прэм'ернага тлуму тэатральных залаў, гаманкога фэа ды закулісных плётак, сыграных драм і жыццёвых камедый... Да таго ж тут, у Музычным завулку, часта і жывая музыка гучыць: з таго першага дня, калі Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі справіў уваходзіны па сваім новым адрасе.

Пра дом пад нумарам 5 у Музычным завулку мы зусім нядаўна пісалі. Ды вось — новая падзея паклікала ў гістарычны куток старога Мінска. І на той покліч адгукнуліся многія: гасцям было цеснавата нават, затое радасна. Ці не кожны прыйшоў з падарункам, і "дароўчы рытуал" атрымаўся кштату маленькага шоу.

З якой нагоды гасці ды падарункі? З нагоды, якую намеснік міністра культуры краіны В. Гедройц назваў святам беларускай культуры, падкрэсліўшы, што музей, дзе і адбывалася тое свята, павінен у нас быць адным з самых цікавых.

Дык вось, у гэты дзень урачыста адкрывалі першую чаргу пастаяннай экспазіцыі — "Вытокі тэатральнай і музычнай культуры на беларускіх землях". (Аўтары тэматыка-экспазіцыйнага плана З. Кучар, А. Лабовіч, А. Міхаленя; мастакі, якія аформілі, нават сфарміравалі выставачнае асяроддзе, — П. Драчоў ды У. Кандрацэў).

Толькі спецыялісты-музейшчыкі маглі сабе ўявіць аб'ём ды інтэнсіўнасць працы, укладзенай іх калегамі ў новы адмысловы твор, скажам так, духоўна-матэрыяльнай культуры. На даволі сціплай плошчы ўдалося размясціць сапраўдны скарб і зрабіць гэта з выдумкай, з густам, займальна і пераканаўча — так, каб глядач адчуў і прыняў своеадметную логіку аўтараў канцэпцыі. Адметнасць жа ў тым, што "літара" храналогіі падпарадкоўваецца тут "духу" сінкратычнасці, якая спрадвек злучала ў культуры беларусаў тэатр і музыку.

З архітэктурнымі асаблівасцямі музейных пакояў гожа спалучыліся вітрыны для экспанатаў. Далікатныя, выкананыя з лёгкіх сучасных матэрыялаў, яны амаль незаўважныя, дазваляюць дэталева разгледзець кожную выстаўленую рэч, нібы патрымаўшы ў руках, адчуўшы праз "гучную цішыню" гэтага дома музыку розных стагоддзяў.

Разглядаць ёсць што. Прадстаўлены тры тыпы батлейкі: віцебскі (пры выкарыстанні запаленых свечак атрымліваўся тэатр ценяў, дзе ад жывога цяпелца і лямпы нібы ажывалі, пачыналі круціцца), заходні (т. зв. яселка, распаўсюджаная на Гарадзеншчыне), магільёўскі (двухпавярховая батлейка). У сямейства самайгральных ды мембранавых інструментаў сабраны бразготка-званочак, трышчотка, кляшчотка, шархуны ды калотка. Самавітую дуду сучаснага майстра В. Кульпіна дапаўняе рэпрадукцыя фотаздымка дудары з Вілейшчыны пачатку XX ст. А малы бубен, гармонік ды скрыпка суседнічаюць з дамаканым ручніком. У некаторых вітрынах створаны асацыятыўна-вобразныя кампазіцыі з пэўным тэматычным, а то і з філасофскім падтэкстам: саламяныя калядныя зоркі, саламяная маска казы плюс эскіз касцюма калядоўшчыка, выкананы (як, дарэчы, і ўсе эскізы адзення ў экспазіцыі) знымым сучасным майстрам, мастачкай А. Александровіч. Ці яшчэ: дажынкавы каравай на ручніку, саламяны, адмыслова аздоблены дажынкаўскі вяночак плюс эскіз святочнага сялянскага строя.

Нібы змена музыкі — змена ўражанняў ад нечаканых супастаўленняў у гэтай унікальнай калекцыі знакаў эпох, знакаў культуры, знакаў жыцця. І як жа не выпучыць у календаскопе радасных нечаканасцяў старонкі Радзівілаўскага (Кенігсбергскага) летапісу з выявамі скамарошых ігрышчаў, тытульны аркуш "Кнігі Царства" Ф. Скарыны, ініцыялы з іншых яго пражскіх выданняў — выявы скамарохаў у ювелірным паліграфічным адлюстраванні. Ці беларускі рукапісны зборнік XVII ст. з каляднымі кругамі, табліцамі, побач са старажытным календаром.


А хіба прамінеш знаходкі археолагаў! Тут і гліняная свістулька XVII ст. з раскопак на Нямізе, і шахматная касцяная фігурка пешкі-барабаншчыка XII ст., знойдзеная ў Ваўкавыску, і фрагменты касцяной жалейкі XII ст., адкапаняны ў Наваградку, і аскепак бронзавага звона XIII ст. з Гародні.

Дайце веры: у захапленні я магу "пераказваць" амаль усю экспазіцыю! А гэта ж — толькі пачатак. На чарзе, як паведаміла дырэктар музея З. Кучар, — адкрыццё т. зв. музычнай залы, афармленне якой будзе прысвечана творчасці беларускіх кампазітараў XX ст. Між іншым, падарункі, з якімі наведальнікі ў Музычны завулак шматлікія гасці, прадстаўнікі розных сфер культуры, а пераважна — справы музейнай, — яшчэ адзін стымул для працягу працы. Бо ўсё тыя "рознае рознасці" ўспрымаліся гаспадарамі дома ці як папаўненне, ці як вытокі будучых экспазіцый. Цікавыя рэчы патрапілі тады ў музейную калекцыю? Мяркуюць самі. Ноты нашчадкаў роду Агінскіх. Рэпрадукцыя малюнкаў Ч. Манюшкі (арыгіналы захоўваюцца ў Кракаве), сярод якіх ёсць выявы менскага дварыка, зробленыя з натуральнага ля вокнаў цяперашняга будынка музея, а ў свой час — жылога дома, дзе кватаравала і сям'я Манюшкаў. Арыгіналы газет 1943 г. з паведамленнямі пра дзейнасць нашых тэатраў ва ўмовах эвакуацыі ці ва ўжо вызваленых раёнах Беларусі. Творы знамага сцэнографа А. Марыкса, захаваныя з даваенных гадоў. Камплект фотаздымкаў знакамітага купалаўца П. Кармуніна. Пацёркі з прыроднага матэрыялу, зробленыя рукамі легендарнай С. Станюты...

Ведаю, што вакол новага музея ўжо фарміруецца кола сяброў. Прыхільнікаў. Аматараў проста завітаць у яго напоўненую музыкай цішыню. Ці насамерч паслухаць музыку, пахадзіць на канцэрты, якія за гэты год зрабіліся неад'емнай часткай творчай атмасферы музея, часткай яго жыцця.



С. БЕРАСЦЕНЬ

Мінск,  
Музычны  
завулак, 5



## ГУЧНАЯ ЦІШЫНЯ МУЗЕЯ

Фота Кастуся ДРОБАВА





## СВЯТА АДБЫЛОСЯ, СВЯТА ПРАЦЯГВАЕЦЦА

У Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі стала добрай традыцыяй арганізоўваць мерапрыемствы адраджэнскага зместу. Працягам работы ў гэтым накірунку стала арганізацыя экспазіцыі ілюстрацый маладога мастака Паўла Татарнікава да кнігі Анатоля Бутэвіча "У гасцях у вечнасці" і "Званы Хатыні", выпушчаных выдавецтвом таварыствам з абмежаванай адказнасцю "Кавалер Паблішэрс" адпаведна ў 2001 і 2002 гадах у серыі "Сем цудаў Беларусі".

Сама серыя бярэ пачатак яшчэ з 1999 года, але менавіта дзякуючы А. Бутэвічу яна атрымала па сутнасці сваё другое дыханне, бо пачалі рэгулярна выходзіць кнігі (неўзабаве павінна пабачыць свет і трэцяя), якія знаёмяць дзяцей з тым адметным, што можна натпакаць на Беларусі, а ахоп тэм, як і відаць з першых двух зборнікаў, шырокі. Прынамсі, хлопчыкі і дзяўчынкі змаглі даведацца пра (тут і далей ідуць назвы асобных нарысаў) "Каложскую царкву", "Бярозу", "Крэмневыя шахты", "Жыровіцкі абраз Божай Маці", "Кітабы", "Смаргонскую мядзведжую акадэмію" ды і шмат пра што іншае. Зразумела, у кожнай кнізе і сапраўды прадстаўлена менавіта "сем цудаў Беларусі".

Выход гэтых кніг А. Бутэвіча стаў з'явай яшчэ і таму, што вядомы пісьменнік знашоў творчага аднадумцу ў асобе мастака П. Татарнікава, які, нягледзячы на малады ўзрост, ужо добра вядомы ў творчых колах, ды і слава пра яго пайшла далёка за межы Беларусі. У дадзеным выпадку згадваецца вядомае пермантаўскае ў цудоўным перакладзе народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова: "І зорка зорцы голас падае" ў крыху зменнай інтэрпрэтацыі: "І душа душы голас падае". Сапраўды, цудоўныя тэксты А. Бутэвіча не проста дапаўняюцца гэтакімі ж цудоўнымі ілюстрацыямі П. Татарнікава. Можна і трэба гаварыць менавіта пра мастакоўскае суладдзе дзвюх творчых душ. Нездарма кнігі, удастоеныя самых высокіх узнагарод на розных конкурсах за выдатнае афармленне і паліграфічнае выкананне, былі адзначаны і за высокі ўзровень напісанага А. Бутэвічам.

Урачыстае ж адкрыццё экспазіцыі ў музеі ператварылася ў сапраўднае свята прыхільнікаў творчасці А. Бутэвіча і П. Татарнікава. Перад прысутнымі выступілі рэдактар гэтых кніг С. Марозава, Н. Гальпярловіч, А. Мяснікоў, В. Шаранговіч, Ф. Янушквіч... І, канечне ж, самі віноўнікі ўрачыстасці.

Адзначалася важнасць не толькі зробленага А. Бутэвічам і П. Татарнікавым, а і ўсяго выдавецкага праекта, што ажыццяўляе "Кавалер Паблішэрс". Падкрэслівалася, што менавіта праз вяртанне гістарычнай памяці можна гаварыць пра сапраўднае нацыянальнае адраджэнне, а яно можа паспяхова развівацца, калі да багатай беларускай даўніны грамадзяне суверэннай Беларусі далучацца з маленства. Намаганні ж Міністэрства інфармацыі ўсяляк падтрымліваюць выпуск кніг менавіта гісторыка-краязнаўчай тэматыкі, у тым ліку і адрасаваных дзецям, заслугоўвае ўхвалу. Наша беларуская гісторыя нашмат багацейшая, чым даводзілася не адно дзесяцігоддзе, і ў ёй нямала непаўторных старонак, якімі застаецца толькі ганарыцца. Як і шмат выдатных людзей, чые жыццё з'яўляецца прыкладам самаадданнага служэння Бацькаўшчыне.

А затым ўсе яшчэ раз паглядзелі экспазіцыю, адначасова жадаючы змаглі прыдбаць кнігі "У гасцях у вечнасці" і "Званы Хатыні" з аўтографам аўтара.

Свята адбылося.

Свята працягваецца, бо выстаўка па-ранейшаму працуе ў музеі.

Язэп ЛІТВИНОВІЧ



# «МЫ З ВАМІ ДВА РЭХА Ў АДНЫМ БАРЫ...»

Яшчэ раз пра перапіску Ларысы Геніюш з Максімам Танкам

З новых і, безумоўна, вельмі цікавых даследаванняў, напісаных і выдадзеных у апошні час, асаблівай увагі заслугоўвае праца маладога літаратуразнаўца з Гародні Міколы Мікуліча "Паэзія рэчаіснасці", прысвечаная творчасці Максіма Танка. Даследуючы вобразны свет паэзіі Танка, М. Мікуліч адметную ролю ў ім адводзіць узаемаўплыву і ўзаемнаму ўзбагачэнню двух вялікіх, значных беларускіх паэтаў — Ларысы Геніюш і Максіма Танка. Ларыса Геніюш, як вядома, перапісвалася з Максімам Танкам на працягу доўгага часу. У яе пісьмах (якія цытуе ў сваім літаратуразнаўчым даследаванні М. Мікуліч), нібыта ў люстэрку, адбілася ўсё тое, што хвалілася і трывожыла чупую душу паэтэсы, што натхняла яе на новыя вершы... Ды і самі тыя лірычныя творы прыведзены ў гэтых лістах. І ёсць сярод іх сапраўдныя паэтычныя шэдэўры, з якімі варта пазнаёміцца сучаснаму беларускаму чытачу (і пісьмы, і вершы ніколі раней у нас не публікаваліся).

З лістоў Ларысы Геніюш паўстае як рамантычная асоба, заклапочаная не хлебам надзённым, а ўзвышанымі, духоўнымі праблемамі. Яна думае пра беларускі народ, хоча ўратаваць сваё, нацыянальнае, занепакоена лёсам роднай мовы і звужэннем сферы яе ўжытку. Ёй баліць чужы боль, і яе турбуе чужое горэ...

Але ж нашага чытача цікавіць найперш змест гэтай перапіскі. Л. Геніюш піша М. Танку пра сваё жыццё ў Зэльве, сваіх землякоў, знаёмых, а таксама тых, з кім у розны час звязваў яе лёс... Творчасць і перапіску паэтэсы аналізуе ў сваім даследаванні М. Мікуліч. Ён адзначае, у прыватнасці, падабенства, якое існавала паміж М. Танкам і Л. Геніюш. Блізкасць характараў і творчых біяграфій двух паэтаў. І ці не галоўнае — агульнасць іх чалавечых, жыццёвых пазіцый. Пацвердзім гэта канкрэтнымі прыкладамі. Цытуючы М. Мікуліча: "Ніжэй даводзіцца да публічнасці колькі невядомых лістоў Ларысы Геніюш да Максіма Танка, выяўленых у хатнім архіве народнага паэта, якія маюць значную грамадскую цікавасць. Яны падаюцца з захаваннем моўных асаблівасцей, стылёвай манеры аўтара, і рэдкімі, прадугледжанымі нарматыўнымі патрабаваннямі, зменамі ў арфаграфіі і пунктуацыі".

Зэльва 6/IX.66 г.

Максім Танк!

Вас кожны па рознаму шчыра вітаў,  
міла, сардэчна, узнёсла,  
я проста вітаю Вас, Максім Танк,  
і чую, як "звоніць калоссе"...

Мы з Вамі два рэха ў адным бары,  
бо з Нарачы Вы, з-над Нёмна я,  
па матчынай мове, па песнях —

і думамі крыху падобныя.

сябры

Здаецца мне: рэкі плывуць назад,  
гады бы вяртаюцца з выраю,  
я ізноў сярод поля, гдзе дрэвы ў рад  
ды вецер над жытнімі скірдамі.

Капытамі коні йзноў б'юць у зямлю,  
іржаць, патрасаючы грывамі,  
я песні з асеціц душою лаўлю,  
нясцвергна тужлівых, жніўных.

Многа ўжо песняў я знаю чужых,  
ўсё ж гэтыя сумныя, родныя,  
як жураўліны, асенні крык,  
на векі мяне запалонілі...

Шэрыя хаты пад шэрасцю стрэх,  
Шэрае, беднае зрэб'е,  
шэрыя твары і шэры нат смех  
у нясытыя вёсны без хлеба.

А мова, як ліра, п'яе і гудзе,  
стагоддзямі любя прадзецца,  
промнямі споў сущае ў бядзе,  
а мова, як сэрца — б'ецца...

Слухаю, думаю, вечна адна,  
Крыўды ж, ўсе крыўды народныя  
помачы просяць ў мяне давідна,  
а сілы такія няроўныя...

Навокал ўладараць чужыя паны,  
гуляюць, "не жнуць і не сеюць"...  
Топчуць народ мой і мову яны,  
я бачу — ад болю нямею.

Змагацца, не плакаць,  
хай славіцца бой!  
І буду як дуб, як камень,  
хай праўду пачуе глухі на наш боль  
і слёзы народныя Кайн!

Я знаю, такія ў цемры вякоў,  
народныя раны голячы,  
за сілу адважных закліццяў і слоў  
жывымі згаралі на вогнішчах.

Мне ў полымі, Краю, пашлі забыццё,  
дай мне: не плакаць, не каляцца,  
з болю на свеце даецца жыццё,  
болем яно адкупляецца!

Гэта тагды, ў той далёкай пары,  
калі, размахнуўшыся крыльямі,  
Вы сталі змагацца адзін "на зары"  
з народнымі, нашымі крыўдамі.

Гады праляцелі праз дым і агонь,  
ўцалелую з вогнішча мукаў,  
кладу я, з сяброўскім даверам,  
далонь  
на Вашу змагарную руку!

Ларыса Геніюш.

Зэльва 7/11.67 г.

(...) 3 новых думак:

• Я сільны, захохацца — мучу,  
да слёз,

спыняю, закоўваю мігам!  
Маўчыць ўсё і стыне, —  
хваліўся мароз,  
пакуль не прыйшла адліга.

І не ад такога ліхога, як сам,  
што мучыць — марозіць бясконца  
і сцюжу і лютасць дыктуе вятрам,  
загнуў мароз — ад сонца!

• Мудра ўсё прыдуманна ў прыродзе,  
рыбе дано — плаваць і маўчаць,  
думкам — не хадзіць на валаводзе,  
сэрцу — ненавідзеццё і кахаць...

3 мінулага.

• Можна ўсё забіць, хлуснёй  
знівечыць,  
моўкне слова перад страхам пуг,  
але праўда сэрцаў чалавечых  
свой выносіць гэтакім прысуд.

Дужаму ці мала што удасца,  
сніцца ўлада на гарбах людзей,  
толькі суд, цяжка, без апэляцыі,  
ім не сніцца, але суд ідзе!

(...) Ларыса Геніюш.  
Зэльва 14/II.67 г.



З мысляў:

Хто боль мой падбярэ і ў словы  
згорне,  
усей жаль душы, што ветры  
не змаглі?  
Жыццё маё — агарак свечкі сяння,  
на аўтары пакутнае Зямлі.

Крывавіў боль, надзея палымела,  
сплывалі воскам слёзы на аўтар.  
О, Беларусь, мой гапубочак белы,  
ад чысціні нязлічаных ахвяр!

(...) Ларыса Геніюш.  
Зэльва 14/III.67 г.

(...) Мне чамусьці здавалася, што Вы мяне не любіце за маю ўпартасць і самабытнасць. Не, не, ацэнка Ваша — шчодрасць Ваша хутчэй, чым сапраўднасць. (...) Знаеце, хто Вы, Максім Танк? Вы рэбус для мяне і добрая памігалючка... Няхай Вам будзе добра ў жыцці! І калі б нават мы з Вамі не з усім згаджаліся ў жыцці, я Вас заўсягды буду вельмі шанаваць, бо ў Вас пакутуе адвечны дух зямлі беларускай, хоць Вы і змагаецеся з гэтым! (...)

Ваша Ларыса Геніюш.  
Зэльва 27/I. 67 г.

(...) Вы ў маіх ачох былі заўсягды вялікі за "Песні кулікоў", "Нарач" і ўсе тыя пэрлы з беларускай душы, якія пазбіралі і нанізалі на вечнасць! (...) не ўсе людзі адважныя, няхай будучы побач і такія, якія ўмеюць захавацца, іначай пагінулі б усе! (...) Палякі падабаліся мне ў Варшаве, я люблю патрыётаў, якія ўмелі бараніць свае граніцы і волню! Я іх разумею, асабліва калі яны мне стараюцца даказаць, што Унію яны рабілі з Беларусі — Ліцьвінамі, а не са Жмудзядзю... Мне гэта — як наслам па сэрцы.



Люблю аб'ектыўнасць і справядлівасць!  
(...) З пашанай да Вас

Ларыса Геніюш.  
Зельва 9/V. 67 г.

(...) Я веру Вам вельмі, Максім Танк. Нягледзячы на высокае становішча, я адчуваю, што Вы засталіся сябрам і сынам свайго народа. Таму я без страху і засцярог і пішу Вам і да Вас прыеду. Таксама спадзяюся, што і Вашыя блізкія сябры будуць шчырымі прыхільнікамі народа нашага, яго культуры і мовы. (...)

Ларыса Геніюш  
Зельва 26/II.67 г.

Дарагі Максім Танк!

Рада з Вашага ліста. Я яго баялася адчыняць, што ўбачу нейкі "другі Ваш твар", але, на шчасце, ён у Вас разумны і адзіны!!! (...) Што я ідэалізую наш народ — гэта праўда. Я шукаю шляхотнага, добрага, прыгожага і калі гэта знаходжу, забываюся аб ад'емным. Столькі зла супраць мяне ўсё жыццё, а я ўсё хачу бачыць светлым і чалавечым... Я не магу іначай, Максім Танк. Мне хочацца паказваць людзям сваім, якімі яны павінны быць. Мне ўжо лягчэй. (...)

Мне нешта сталася, ува мне нешта замерла. Калі б у мяне быў рэвольвер, я ўжо не пісала б Вам гэтага ліста сяння. Мне так крыўдна, так несказана крыўдна і страшна тое, што сапраўднай крыўды не ўмею дароўваць... (...) Неяк жудасна ўсё гэта. Нікому не пішу і пісаць не збіраюся. Мне так балюча, калі мне не вераць, і так добра, што я гэта знаю... Ужо мяне нічога не вяжа з маёю Радзімай — гробам маей сям'і, магілаю жыцця маяго і таленту... На нашу старую, з мінулага стагоддзя, убогую хатку, напалжылі неімаверна вялікі, як для нас, падатак і страхуку, за мае кветкі не далі нам зямлі пад картофлю. Я яе і не садзіла б, але ўсё неяк збіраецца да аднаго... Глаўурач, трэба сказаць, яшчэ даволі чалавечы. (...)

Максім Танк, не пішце мне болей, кожны мае свой лёс — крыж, які муся данесці. Жыццё Ваша светлае і цікавае, няхай яно будзе і далей такім. Памагаючы

мне, Вы пашкодзіце сабе толькі, а гэта не трэба! Беларусь — гэта не толькі жыццё для яе, трэба і гінуць часамі дзеля яе будучыні, дазвольце мне гэта!

Застаюся з вялікай павагаю да Вас.  
Заўсягды Ваша

Ларыса Геніюш.

З п'сьмаў вынікае, што М. Танк, нягледзячы на займаемыя ім высокія пасады і на свае высокія званні, на сваё членства ў камуністычнай партыі, не баяўся абараняць і падтрымліваць Л. Геніюш, весці з ёю прыватную перапіску, сустракацца, бываць у гасцяў у яе дома, у Зэльве. Значыць, аб'ядноўвала, лучыла іх нешта большае і галоўнае, чым тое, што іх падзяляла і раз'ядноўвала. Гэтым "нечым" была, канечне ж, любоў да Бацькаўшчыны і свайго народа. Абое пазы зычылі Беларусі і беларусам толькі добра і толькі шчасця. Яны былі нацыяналістамі ў самым узвышаным, самым узнёслым сэнсе гэтага слова. Абое яны жылі і паміралі за Беларусь, з яе імем на вуснах. Таму ім хапала пра што пагаварыць пры сустрэчы...

І на заканчэнне — яшчэ адна цытата з кнігі М. Мікуліча "Паэзія рэчаіснасці: у свеце Максіма Танка" (Мн., 2001): "...якой бы моцнай і незалежнай не была паэтэса, пільную патрэбу ў чутым і зычлівым стаўленні да сябе, разуменні і падтрымцы яна мела сама. Пасля столькіх гадоў душэўных і фізічных мук, падазронасці і недаверу, проста людской няўвагі і абыякавасці, яна, можа, як ніхто іншы, цаніла і шанавала праўду і справядлівасць, годнасць і сумленне, шукала шчырага і глыбокага, сапраўднага сяброўства, сяброўства, на якое хацела абaperціцца ў сваім нялёгкім жыцці. Такое сяброўства падаравала ёй сустрэча з Максімам Танкам, якая адбылася ў кастрычніку 1966 года".

Святлана ЯВАР

НА ЗДЫМКАХ: Максім ТАНК, 80-я гады; з жонкай і ўнукам; В. КОУТУН, Д. БІЧЭЛЬ, Н. МАЦЯШ, У. КАРАТКЕВІЧ і Ларыса ГЕНІЮШ на VIII з'ездзе пісьменнікаў Беларусі, 1981 г.



## ПАМЯЦЬ

З Віктарам ШЫМУКОМ мне давялося працаваць у літаратурнай рэдакцыі Беларускага радыё недзе каля двух дзесяткаў гадоў. Быў ён чалавек таварыскі, кампанейскі, хаця і не надта вясёлай натуры, але з чулай душой, — праслухоўваючы якую-небудзь перадачу ў кабінце галоўнага рэдактара, у яго нечакана магла навярнуцца на вачах спяза, якую ён хуценька змахваў даланей. В. Шымук амаль ніколі не павышаў голасу, не патрабаваў у катэгорычнай форме выканаць і зрабіць тое ці іншае радыёнае заданне. І хаця ён займаў пасаду намесніка галоўнага рэдактара, але шчыраваў і сам, — амаль кожны тыдзень у эфіры гучалі яго ўласныя перадачы.

У паставе і паводзінах В. Шымука мелася нешта шляхетнае, вышталцонае, з адначасовым усведамленнем уласнай годнасці, якая аднак не выпірапапа наверх, не выглядала бахвальствам.

Уявіце сабе падлетка з былой Заходняй Беларусі, якога пасля заканчэння васьмігодкі, недзе ва ўзросце пятнаці-шаснаціці гадоў бяруць на працу ў рэдакцыю раённай газеты ў якасці адказнага сакратара. Яму проста-такі неверагодна як шанцавала! За адзін ўдалы і таленавіты матэрыял яго выклікаюць у Мінск, з ім і іншымі пачынаючымі газетчыкамі сустракаюцца відныя і вядомыя цэкоўскія партпаратчыкі, хваляць, не шкадуюць слоў для падлетка-камсамольца, ставяць у прыклад, па сутнасці расчышчаюць, даюць яму дарогу на аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і адначасова ў рэдакцыю сталічнай газеты "Калгасная праўда", дзе ён праца-

ваў і спалучаў свой рэдакцыйны клопат са студэнцкімі заняткамі.

У творчым набытку В. Шымука маюцца сапраўдныя паэтычныя знаходкі і адкрыцці. Да іх у першую чаргу трэба аднесці лірычныя вершы, на словы якіх кампазітары напісалі музыку, і яны сталі песнямі. Па сваёй форме і гучанні — гэта лірычныя творы, напоўненыя хваляючым і гарачым пачуццём, цнатлівасцю, шчырасцю і задушэўнасцю, што характэрна для твораў вуснай народнай творчасці, дзе гаворка ідзе менавіта пра каханне, сяброўства.

Удаваліся В. Шымуку і гумарыстычны-на-сатырычныя вершы. Ён меў прыроджаны талент гумарыста, умеў знаходзіць і бачыць у звычайнай з'яве нешта такое смешнае і дасціпнае, што не магло не крануць і іншых. Напрыклад, у вершы "Храбры заяц" аўтар расказвае, як два ваўкі паспрачаліся паміж сабой, каму дастанецца заяц, які п'яны ляжаў пад елкай, і так зацята, што справа дайшла да бойкі. У выніку чаго "ў жывых ваўкоў не стала", яны разарвалі адзін аднаго. А як жа паводзіў сябе заяц пасля ўсяго, што здарылася? "А касы прагнуўся рана, вочы выпупіў, глядзіць: — Ох, і трэба ж было п'яным мне такога натварыць", — гэтакі штрафой заканчваецца верш. Дасціпна сказана? Безумоўна! У каго не з'явіцца на вуснах усмешка, калі ён прачытае вось такое! А такіх вершаў з-пад пера В. Шымука выйшла нямала. Яны і сёння здольны крануць душу чытача, пацвярджаючы тое, што Віктар Шымук быў чалавекам шчырай душы і шчырага таленту.

Васіль МАКАРЭВІЧ

# ГОЛАСАМ СВАЙГО ЧАСУ

Віктар ШЫМУК

## МАЕ ДРЭВЫ

Калі іду, заўсёды прыпынюся,  
Ля помніка Купалу пастаю.  
На ліпы кучаравыя дзіўлюся,  
Гляджу на працу даўною сваю.

Дзень добры, дрэвы!  
Вы мяне пазналі?  
Было гэта шмат год

таму назад.

На гэтым месцы ямкі мы капалі  
І ў іх садзілі ліпы рад у рад.

Цяпер заўсёды тут

я прыпынюся

І задуменна, ціха пастаю.  
На ліпы кучаравыя дзіўлюся,  
І іх, сваіх, заўсёды пазнаю.

І ім, траім, да скону

я не здраджу.

Яны ж раслі у вязынскім бары.

Вы не замерлі?

Дайце вас пагляджу

Свайёю рукою цёплай па кары...

Дажыліся беларусы,

Даслужыліся.

Хоць жывем не пад прымусам —

Зажурыліся.

Ды я веру, што яшчэ

Не ўсё страчана, —

Заквітнее, зажыве

Мова матчына.

## ДУБ

Што думаў дуб,  
Калі шумей пад ветрам  
На скрыжаванні ціхім  
Дзвюх дарог?  
Мабыць, ніяк ён восені не верыў  
І вернасьць лету  
Светламу бярог?

Што думаў дуб,  
Як завірухі злыя  
Вакол яго спраўлялі  
Снежны гул?  
— Хоць лісце зберагу  
Аж да вясны я.  
Бо іншае згубіць —  
Зайжды змагу.



## МАЯ ВЯСНА

Яна заўсёды, як надзея,  
Яна — дабрывы і неспакой.  
І з ёй нібыта маладзееш,  
Святлей становішся душой.

Каторы год яе вітаю,  
Каторы год мне не да сну.  
І зноў нанова адкрываю  
Сваю жаданую вясну.

На стале маім яблынь галінкі,  
Што зімой з Наднямоння

прывёз,  
З той далёкай і мілай мясцінкі,  
Дзе калісь нарадзіўся і рос.

Я паставіў іх беражна ў вазу.  
І мяню штовечар ваду.  
І яны расквітнелі адразу,  
Ды навеялі мноства дум.

І цвітуць, зелянеюць галінкі,  
І хваляюць мяне да слёз.  
...А на шыбах акон — сняжынкі,  
А за вокнамі люты мароз.

О галінкі з былога сада,  
З хутарка, дзе было жытло,  
Вам, як родным, шчымлыва

рады —  
Сэрца вы мне сагрэлі цяплом.



### ПАСПЯШАЙ!

**СЕННЯ, 28 САКАВІКА**, у другім корпусе Беларускай акадэміі музыкі (вул. Чырвоная, 5, аўд. 401) адбудзецца канцэрт — выпускны экзамен магістранта кафедры струнных народных інструментаў, дыпламанта Міжнароднага конкурсу імя Ч. Драздзевіча ў Польшчы Яўгена ДАНИЛАВА (гітара, лютня). У праграме, падрыхтаванай канцэртмайстрам Надзеяй Русінай, — лютневая музыка І. С. Баха, венецыянскага лютніста XVII ст. Д. Като (капельмайстра Гродзенскай літоўскай капэлы, аднаго з найбольш ранніх аркестравых калектываў на тэрыторыі Беларусі), п'есы з "Віленска-



га сшытка", гітарныя творы Х. Радрыга, А. Тансмана, Л. Браўэра, а таксама сучасных беларускіх аўтараў Г. Гарэлавай і В. Жывалеўскага. Пачатак а 19 гадзіне. Уваход вольны.

**НА ЗДЫМКУ:** Я. ДАНИЛАЎ (злева) са сваім настаўнікам В. ЖЫВАЛЕЎСКИМ і канцэртмайстрам Н. РУСІНАЙ.

ФОТА К. ПРЫШЧЭПАВАЙ

### ПРЭМ'ЕРЫ

#### АГЕНЦТВА "АЛЬФА КАНЦЭРТ" ПРАДСТАЎЛЯЕ:

29 сакавіка ў клубе імя Дзяржынскага спектакль "Тры высокія жанчыны" паводле Э. Олбі (рэжысёр — С. Кулікоўскі, мастак — С. Карамзін, у галоўных ролях: Г. Талкачова, А. Сідарава, Ф. Ракайскай).

Мінскі тэатр драмы Рыда Таліпава прадстаўляе 5 красавіка ў Малай зале Палаца Рэспублікі спектакль "Я хахаю цябе, Сара!" паводле п'есы П. Зюскінда "Кантрабас" (рэжысура, сцэнаграфія, музычнае афармленне — Р. Таліпава; у галоўных ролях: Л. Кудраўцава (Сара), І. Сцяпаннаў (Эн)).

Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

**НА ЗДЫМКУ:** рэжысёр Р. ТАЛІПАЎ.

ФОТА А. МАЦЮША

### АФІША САКАВІКА — КРАСАВІКА

Нацыянальны акадэмічны тэатр балета  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-06-66

28, 30 (раніца) — І. Марозаў "Доктар Айбаліт"

28, 9 — П. Чайкоўскі "Шчаўкунчык"

30 — П. Чайкоўскі "Лебядзінае возера"

1 — А. Адан "Жызель"

2 — А. Пятроў "Стварэнне свету"

4 — С. Пракоф'еў "Рамэо і Джульета"

6 — Ц. Пуні "Эсмеральда"

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-10-41

29 (раніца) — Ц. Кюі "Кот у ботах"

29 (вечар) — Д. Вердзі "Травіята"

3 — П. Чайкоўскі "Пікавая дама"

5 — Д. Расіні "Севільскі цырульнік"

6 — Г. Даніэці "Лючыя дзі Ламмермур"

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне

Беларускі дзяржаўны музычны тэатр  
вул. Мяснікова, 44,  
тэл. 220-81-26, 220-92-54

28 — К. Лістоў "Севастопальскі вальс", рамантычная музычная камедыя

29 — О. Штраус "Капялюш Напалеона", аперэта

30 (раніца) — У. Улановіч "Залатое куранё", мюзікл

30 (вечар) — А. Адан "Жызель", балет

1 — І. Штраус "Лятучая мыш", аперэта

2, 3 — А. Рыбнікаў "Юнона" і "Авось", рок-опера

4 — "Галактыка каханьня", музычнае шоу

5 — Вечар балета (М. Рымскі-Корсакаў "Шахеразада", на музыку М. Равеля ("Балеро"), "Новыя амазонкі")

6 (раніца) — І. Левін "Айбаліт-2002", мюзікл

6 (вечар) — І. Кальман "Марыца", аперэта

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы  
вул. Энгельса, 7,  
тэл. 227-17-17

28, 29 — У. Бутрамеёў "Страсці па Аўдзею", народная драма

30 (раніца) — Далецкія, М. Чарот "Ажніца — не журыцца", беларускі вадзівіль

30 (вечар) — М. Задорнаў "Таполевая завея", камедыя

31 — А. Дзялендзік "Смак яблыка", камедыя

2, 3 — В. Дунін-Марцінкевіч "Ідылія"

4 — А. Курэйчык "Згублены рай", драма (прэм'ера)

Малая сцэна  
вул. Энгельса, 12

30 — Ф. Шылер "Каварства і каханне", няшчасная драма

31 — С. Кавалёў "Саламея", петапіс каханьня

2 — М. Сайман "Я не пакіну цябе...", прэм'ера (рэжысёр — М. Захарэвіч, у галоўных ролях: М. Захарэвіч, Н. Гайда)

6 — Я. Баршчэўскі "Беларусь у фантастычных апавяданнях", прэм'ера (рэжысёр — У. Савіцкі, у галоўнай ролі — Г. Аўсянікаў)

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага  
вул. Валадарскага, 5,  
тэл. 220-15-41, 220-39-66

Вялікая сцэна

29 — А. Папова "Снеданне на траве" (прэм'ера), трагіка-медыя

1 — Д. Фо, Ф. Рамэ "Свабодны шлюб", камедыя

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы  
вул. Энгельса, 7,  
тэл. 227-17-17

28, 29 — У. Бутрамеёў "Страсці па Аўдзею", народная драма

30 (раніца) — Далецкія, М. Чарот "Ажніца — не журыцца", беларускі вадзівіль

30 (вечар) — М. Задорнаў "Таполевая завея", камедыя

31 — А. Дзялендзік "Смак яблыка", камедыя

2, 3 — В. Дунін-Марцінкевіч "Ідылія"

4 — А. Курэйчык "Згублены рай", драма (прэм'ера)

Малая сцэна  
вул. Энгельса, 12

30 — Ф. Шылер "Каварства і каханне", няшчасная драма

31 — С. Кавалёў "Саламея", петапіс каханьня

2 — М. Сайман "Я не пакіну цябе...", прэм'ера (рэжысёр — М. Захарэвіч, у галоўных ролях: М. Захарэвіч, Н. Гайда)

6 — Я. Баршчэўскі "Беларусь у фантастычных апавяданнях", прэм'ера (рэжысёр — У. Савіцкі, у галоўнай ролі — Г. Аўсянікаў)

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага  
вул. Валадарскага, 5,  
тэл. 220-15-41, 220-39-66

Вялікая сцэна

29 — А. Папова "Снеданне на траве" (прэм'ера), трагіка-медыя

1 — Д. Фо, Ф. Рамэ "Свабодны шлюб", камедыя

2 — А. Дударэў "Люці"

3 — А. Капіт "Тата, тата, бедны тата!.."

4 — Ф. Рэньяр "Адзіны спадкаемца", камедыя

5 — "Амфітрыён", інтымныя сцэны з жыцця людзей і багоў

6 — У. Шэкспір "Трагічная апавесць пра Гамлета, прынца Дацкага"

Малая сцэна

2 — "Перпетуум мобіле, альбо Вечар яўрэйскага анекдота"

8 — Э. Радзінскі, Ф. Дастаеўскі "Рулетка"

Пачатак ранішніх спектакляў а 11-й, вячэрніх а 19-й гадзіне

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі  
вул. Крапоткіна, 44,  
тэл. 234-60-08

28, 4 — З. Саганаў "Палёты з анёлам", спектакль пра М. Шагала

29 — М. Рудкоўскі "Жанчыны Бергмана"

30, 3 — А. Курэйчык "Понцій Пілат", драма

1 — Я. Таганаў "Адэль", гісторыя каханьня

2 — М. Клімковіч, М. Адамчык "Чорны квадрат"

Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр  
вул. Даўмана, 1,  
тэл. 289-32-62

28, 8 — А. Астроўскі "Позняя каханне", раман

29, 6 — І. Зінгер "Тойбеле і яе дэман", трагікамедыя

30, 4 — У. Шэкспір "Жарсці ў Віндзоры", камедыя

5 — Э. Іянэску "Трызненне ўдваіх", парадаксальная камедыя

Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

Тэатр-студыя кінаакцёра  
пр. Машэрава, 13,  
тэл. 223-08-11

29, 30 — Л. Жухавіцкі "Апошняя жанчына сеньёра Хуана", авантурная камедыя

Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

**НА ЗДЫМКУ:** сцэна са спектакля "Апошняя жанчына сеньёра Хуана"

ФОТА А. БАЧЫЛЫ



Выходзіць з 1932 ГОДА  
У 1982 годзе  
ўзнагароджаны ордэнам  
Дружбы народаў

### ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

Віктар  
ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга  
БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана  
БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід  
ГАЛУБОВІЧ,

Алесь  
ГАЎРОН —  
адказны сакратар,

Людміла  
РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА —  
намеснік  
галоўнага рэдактара



АДРАС  
РЭДАКЦЫІ:  
220005, Мінск,  
вул. Захарава, 19  
ТЭЛЕФОНЫ:  
намеснік галоўнага  
рэдактара — 284-44-04

АДДЗЕЛЫ:  
публіцыстыкі — 284-7965  
письмаў і грамадскай  
думкі — 284-7965  
літаратурнага  
жыцця — 284-7965  
крытыкі  
і бібліяграфіі — 284-7965  
паэзіі і прозы — 284-7965  
музыкі — 284-8153  
тэатра, кіно — 284-8153  
выяўленчага  
мастацтва — 284-7965  
карэктарская — 284-8091  
бухгалтэрыя — 284-4991  
Тэл./факс — 284-85-25

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя не  
вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага  
унітарнага прадпрыемства  
"Выдавецтва  
"Беларускі Дом друку"  
г. Мінск,  
пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1649  
Нумар падпісаны ў друк  
26.03.2003 у 15.00

Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Выдавец:  
Рэдакцыйна-выдавецкая  
ўстанова  
"Літаратура і мастацтва"

Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 715

Заказ 744

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

### У СТАЛІЦЫ



ЗАЛА  
КАМЕРНАЙ  
МУЗЫКІ  
(пр. Ф. Скарыны,  
44а)

28 — Трыю "Мінск", ансамбль баяністаў у складзе: У. Гудзей, В. Пісарчык (мастацкі кіраўнік), С. Бандаровіч. Гучаць творы П'яцолы, І. С. Баха, Вівальдзі, Шуберта ды інш.

1 — Канцэрт камернай і арганнай музыкі. "Бахаўскі гурток" — ансамбль Беларускай акадэміі музыкі. Вакалісты В. Янум, М. Мацюшэнкаў, Д. Амандурдыева, Ю. Балацько, Н. Летавя, скрыпачы З. Голуб, Т. Марухіна, віяланчэлістка А. Путчына, клавесніст І. Парфянюк, арганісты В. Падгайскай, А. Калечыц, В. Галаван, В. Куцько, І. Шпілеўская. Клас У. Неўдаха. Гучаць духоўныя і свецкія вакальныя ды інструментальныя творы, музыка ў стылі барока ды імпрэсіянізму.

3 — Гучыць гітара. Лаўрэат міжнародных конкурсаў Н. Ліпніцкая. У праграме Доўленд, І. С. Бах, П'яцолы, Гарэлава ды інш.

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ  
АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ

(вул. Інтэрнацыянальная, 30)

8 — "Мой родны кут". Вечар беларускай паэзіі і музыкі. Другая праграма цыкла "Вечары беларускай культуры". Аўтар праекта — загадчыца канцэртнага аддзела акадэміі, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Э. Скуратава. Мэта вечароў — збіраць у зале аматараў беларускай на-

цыянальнай культуры. Праект звязаны таксама з патрыятычнымыхыхаваннем слухачоў. Гэта сумесная творчасць педагагічных і студэнцкіх калектываў дзвюх ВНУ: акадэміі музыкі ды філалагічнага факультэта БДУ. У вечарыне 8 красавіка бярэ ўдзел народны паэт, заслужаны дзеяч навукі, прафесар Н. Гілевіч. Ягоныя паэтычныя творы прагучаць у выкананні студэнтаў БДУ. Музычную частку складаць творы і вядомых беларускіх кампазітараў, і студэнтаў акадэміі музыкі.

10 — працяг цыкла лекцый-канцэртаў "Культурнае спадчына Францыі XVII—XX стагоддзяў" (пры падтрымцы пасольства Францыі на Беларусі). Аўтар гэтага мастацкага праекта — Э. Скуратава, яна ж рэжысёр і вядучая ўсіх лекцый-канцэртаў. Размову пра асаблівасці развіцця розных відаў мастацтва ў Францыі ў пэўныя эпохі вядуць выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта І. Мальво, выкладчык Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта С. Бланшар, кандыдат мастацтвазнаўства І. Елатомцава, кандыдат педагагічных навук Э. Скуратава. Вершы і прозу французскіх паэтаў чытаюць студэнты лінгвістычнага ўніверсітэта, а музычныя творы выконваюць студэнты БАМ.

Чарговая лекцыя-канцэрт "Французскі кампазітар XX стагоддзя Франсіс Пуленк і ягоныя сучаснікі" адбудзецца ў канцэртнай зале акадэміі музыкі 10 красавіка 2003 г. Пачатак абодвух канцэртаў а 19 гадзіне. Уваход вольны.

М. К.